

## І. БЕЛАРУСКАЕ СЯЛЯНСТВА ПАД КАНЕЦ 20-Х ГАДОЎ

Пачатак нашага стагодзьдзя беларуская вёска сустрэла, зь вялікай колькасцю беспрацоўных — у 1890 г. «залішніх рук» тут было 936,5 тысяч.<sup>1</sup> Сяляне вымушаныя былі шукаць лепшай долі ў іншых краінах — у далёкай Амерыцы, ці ў ня меньш далёкай Сібіры, дзе зямлі было столькі, што хапала ўсім ахвочым. Таму з 1896 па 1916 гады толькі ў Сібір зь Менскай, Віцебскай і Магілёўскай губэрняў зъехала 562 тысяч чалавек,<sup>2</sup> да Першай сусветнай вайны ў Амерыку — каля 800 тысяч.<sup>3</sup>

Аднак усё адно, зямлі было менш, чым тых, хто хацеў на ёй працеваць. Беларускі селянін, які не жадаў пакідаць родны край, знаходзіў выйсьце ў гэтак званым «адыходніцтве» — сэзоннай працы ў іншых месцах, часцей у гарадах. Да Першай сусветнай вайны «на заробкі» сышодзілі каля 400 тыс. чалавек ці 6,5% усіх сельскіх жыхароў.<sup>4</sup>

Сацыяльная рэвалюцыя пачатку стагодзьдзя была ў першую чаргу сялянскай, зямельныя надзелы сялян да 1921 году павялічыліся на 1,6 млн.га. Але па — ранейшаму лічылася, што беларуская вёска зьяўляецца аграрна перанаселенай. У 20-я гады савецкія эканамісты вырашилі больш дасканала падлічыць памеры перанаселенасці. Большаясьць падлікаў сышодзіла зь мер-

<sup>1</sup> Панюточ В.П. Из истории формирования пролетариата Белоруссии. 1861—1914 гг.— Мн., 1969. С.32

<sup>2</sup> НА РБ. Ф.7, вол.1, спр.168, арк.246.

<sup>3</sup> Панюточ В.П. С.91.

<sup>4</sup> Тамсама, с.70—71.

каваныня, што асноўным паказчыкам перанаселенасці зьяўляецца лішак працы, г.зн. няпоўнае выкарыстаныне працоўнага часу ў сялянскіх гаспадарках. Спачатку вызначалі ведчынню зямельнага надзелу, які забясьпечваў поўнае выкарыстаныне працоўных запасаў сялянскай сям'і. Народны камісар земляробства БССР вызначыў гэтую норму ў памеры 11,5 дзесяцін на адну гаспадарку. Пасъля падлічвалася, колькі гаспадараў можа мець гэту норму пры існых зямельных плошчах. Усе астатнія гаспадаркі адносіліся да аграрна перанаселеных. Паводле такіх падлікаў у 1926 г. у беларускай вёсцы знаходзілася каля 1140 тыс. бесправцоўных, ці 35-36% ад усяго сельскага насельніцтва.<sup>5</sup>

Праблема перанаселенасці на самым пачатку вырашалася з чиста клясавых пазыцыяў – зь Беларусі прымусова высыляліся тыя, хто меў да каstryчніцкай рэвалюцыі шмат зямлі. У 1925–26 гг. у БССР знайшлі 1096 быльх паноў, што жылі паблізу ад сваіх маёнткаў.<sup>6</sup> Акруговымі камісіямі да высылення было прызначана 738 чалавек. Але мясцовыя органы ня вельмі стараліся парушыць добрыя гаспадаркі – шмат хто з быльх паноў на законных падставах валодаў зямлём: займаўся агародніцтвам, садаводствам, меў аграрную тэхніку. Таму з быльх маёнткаў было выселена толькі 229 чалавек, зь іх за межы Беларусі – 141.<sup>7</sup> Выкананічыя органы спасылаліся на інструкцыі па высыленыні; як вызначыла партыйнае кіраўніцтва БССР – давалі ёй «сознательно – расширительное толкование». Таму пошукам контаррэвалюцыйных элемэнтаў у вёсцы стала займацца ОГПУ. У 1928-29 гг. толькі ў выніку двух апэрацый ў беларускай вёсцы было «изъято» 2068 чалавек.<sup>8</sup> 20 верасьня 1929 г. кіраўніцтва ЦК КП(б)Б зъвярнулася ў ЦК ВКП(б) з просьбай даць дазвол на высыленыне 807 чал. «Выселение провести не только из бывших имений, но и вообще. Пре-дусмотреть запрещение селиться б. помещикам на территории губерний и округов, пограничных с БССР. Выселение произвести

<sup>5</sup> Селеменов В.Д. Аграрное перенаселение в БССР и его ликвидация в годы первой пятилетки. Диссертация на соиск. уч. степ. канд. истор. наук. – Мин., 1979. С.52.

<sup>6</sup> НА РБ. Ф.4., вол.21, спр.192, арк.149.

<sup>7</sup> Тамсама.

<sup>8</sup> Тамсама.

до 1-го апраля 1930 г.»,<sup>9</sup> – пісаў у ЦК ВКП(б) сакратар ЦК КП(б)Б Гамарнік.

Канкрэтныя лічбы перанаселенасці трэба было ведаць, каб вызначыць тактыку барацьбы з гэтак званым «перажыткам капиталізму». У 20-я гады склаліся тры эканамічныя напрамкі ў вырашэнні праблемы перанаселенасці: першы – гэтак званы «прышчэпаўскі», другі – перасяленскі, трэці – адыходніцкі.

«Прышчэпаўскі» напрамак атрымаў сваю назуву ад прозвішча аўтара праекту «аслаблення і ліквідацыі аграрнай перанаселенасці» ў БССР, народнага камісара земляробства Зыміцера Прышчэпава. Паводле ягонай прапановы, галоўным мерапрыемствам у барацьбе з перанаселенасцю было стварэйнне зямельнага фонду, які складаўся зь дзяржаўнай зямельнай маёмысці (саўгасаў), абрэзкаў ад гаспадараў, якія перабольшвалі вызначаную максімальную норму, і непрыдатных зямель. Пры гэтым землеўпарадкаваныне павінна было ў першую чаргу ажыццяўляцца коштам саўгасных земляў і лясных фондаў. «Культурныя» гаспадаркі, што давалі найбольшы прыбыток, камісар вельмі хацеў зьберагчы. «Есть еще один вопрос, на котором я хочу остановиться при проведении политики земленаделения, – это вопрос о том, что мы будем самым решительным образом бороться и должны бороться с тем явлением и с теми попытками, чтобы в общий передел, общую обрезку землипустить так называемые культурные хозяйства, которые вели многопольный севооборот, правильное скотоводство»,<sup>10</sup> – гаварыў ён на VII з'езьдзе саветаў БССР.

У сваім праекце З.Прышчэпаў пропаноўваў замацаваныне сялян на зямлі – хутарызацыю сельскай гаспадаркі. Сёняння такую зяяву мы завесм утварэннем фэрмэрскіх гаспадараў. Першы плянавы дакумэнт, у якім зазначаны хутарскі шлях – гэта выдадзены ў 1927 г. камісарам земляробства БССР «Перспектывны план развітія сельскага і леснага хозяйства БССР на 1925/26 – 1929/30 гг.». Хутарской форме землекарыстаныня тут даецца наступная харкторыстыка: «Тут – стремление свести к одному месту все земли или в крайнем случае главнейшие уго-

<sup>9</sup> Тамсама, арк.150.

<sup>10</sup> Стенографіческій отчет VII съезда советов БССР. – Мн., 1926. С.101

дъя, которые обязательно объединяются с усадьбою в одно целое. Эта форма максимально приближает хозяина к земле, уничтожает череззолосицу, длинноземелье и дальноземелье и сокращает расходы на внутрихозяйственный транспорт. При соответствующих условиях водоснабжения хуторская форма является наиболее выгодной, в особенности при наличии размера с.-х. угодий, позволяющего вести улучшенную обработку полей, и когда перенос построек покрывается выгодой интенсивного земледелия».<sup>11</sup>

Разам з хутарамі складалася і пасялковая форма землекарыстання. «Примерно 10-15 дворов объединяются со всеми своими землями в одно с.-х. объединение с общей усадебной оседлостью и общим многопольным севооборотом, установленным в порядке поземельно – хозяйственного устройства. Причем каждый двор при распланировании усадебных мест получает отдельный усадебный участок, равно как и отдельные полосы в полях севооборота, сенокосных и др. с.-х. угодьях»,<sup>12</sup> – указывалася ў «Перспективном плане». Ва ўмовах Беларусі пасялковая форма з агульным шматпольным севазвартам вызначалася як найбольш рацыянальная, бо таксама «набліжала гаспадаркі да зямлі».

Пачынаючы з 1924 да 1928 год тэмпры хутарызацыі ўзрастаюць (гл.табл. 1). Для тых, хто вырашае перабрацца зь вёсак на хутары і пасёлкі даюцца льготы па падатках і крэдытах, расходы на якія пакрываюцца за кошт спэцыяльнага артыкулу па землеўпарадкаваныні бюджэту БССР. З 1924 па 1928 год было выдаткована 4805203 рублёў на землеўпарадкаваныне хутароў, адрубаў і пасёлкаў, перасяленцам выдаткована 4829500 руб. крэдыту тэрмінам да 5 год і кароткатэрміновых крэдытаў.<sup>13</sup>

Табліца 1. ЗЕМЛЕЎПАРАДКАВАНЫНЕ ў БССР У 20-Я ГАДЫ \*

1 – Гады, 2 – Землеўпарадкаваныне зь перасяленнем на хутары і пасёлкі, 3 – Двароў на плошчы, 4 – Землеўпарадкаваныне хутароў і адрубаў (з пакіданнем на месцы), 5 – Двароў на плошчы

1	2	3	4	5
1924 – 25	16603	155174	5502	51377
1925 – 26	16632	145196	8126	68040
1926 – 27	25102	235260	10195	82950
1927 – 28	32160	397489	13210	107088
1928 – 29	1583	262038	579	15610
Разам:	92080	10115157	37612	325065

\* Большэвік Беларусі, 1934, № 12, с.56.

Паводле пляну першай пяцігодкі меркавалася пераадолець аграрную перанаселенасць за кошт увядзення больш працяёмкіх сельскагаспадарчых культур, развицьця працаёмкіх галінаў прамысловасці. На калгасы адводзілася 14,1% усёй землеўладкаванай плошчы, на пасёлкі – 69,5%.<sup>14</sup>

Паралельна з «прышчэпаўшчынай» у 20-я гады дзеянічаў яшчэ адзін мэханізм барацьбы з аграрнай перанаселенасцю – перасяленскі. У канцы 1924 – пачатку 1925 г. савецкім урадам прымецца шэраг пастановаў аб арганізацыі плянавага сельскагаспадарчага перасялення і стварэння цэнтральных і мясцовых перасяленскіх арганізацый. Складаюцца агульнасаюзныя пляны перасялення сялянай. Маштабы і раёны перасялення вызначаў народны камісарыят землекарыстання РСФСР.

Спачатку выехаць на Далёкі Ўсход ці ў Сібір дазвалялася толькі заможным гаспадарам, што мелі забесьпячэнне ў грошах, інвэнтары і пабудовах на 900 і 800 рублёў адпаведна.<sup>15</sup> Але пачынаючы з 1927 г. сітуацыя мяняеца. Маёмасны цэнз адмяняецца,

<sup>11</sup> Плановое хозяйство, 1931, № 5–6, с.204.

<sup>12</sup> Таксама, с.205.

<sup>13</sup> Большэвік Беларусі, 1934, № 12, с.57.

<sup>14</sup> Плановое хозяйство, 1931, № 5–6, с.214.

<sup>15</sup> Переселенческое дело. Сборник декретов и распоряжений по переселению.

– М., 1927. С.67.

вызначаецца шэраг ільготаў, што даюцца перасяленцам. Напрыклад, у іх зьяўлецца магчымасць браць дзяржаўныя пазыкі для ўладкаваньня гаспадаркі на новым месцы (для Далёкага Ўсходу гэтая сума складае да 300 руб. тэрмінам на 15 год, у іншых раёнах — да 200 руб. на 10 год<sup>16</sup>). Разам з гэтым перасяленцы вызываюцца ад сельскагаспадарчых падаткаў на пяць год; яны маглі вярнуцца дадому — за імі на 3 гады захоўваліся зямельныя ўчасткі, якія можна было на гэты тэрмін здаць у аренду. Паводле афіцыйных дадзеных, у 1924/25 г. з БССР выехала 7985 душ, у 1925/26 — 12665, у 1926/27 — 3345 сем'яў (20148 душ), у 1927/28 — 5056 сем'яў (26220 душ).<sup>17</sup> Але тагачаснае кіраўніцтва БССР відавочна запавольвала выкананьне гэтага пляну — заяўкі на перасяленье выконваліся ў тыя гады на 20-25%.<sup>18</sup>

Значна больш увагі ў 20-я гады надавалася адыходніцтву. Яно разглядалася як часовая мера, што дазваляла селяніну зарабіць некаторыя сродкі для ўмацаваньня сваёй гаспадаркі. Асабліва да адыходніцтва стараліся заахвоціць бядноту. У студзені 1927 г. Пленум ЦК КП(б)Б вызначыў: «В целях использования свободных рабочих рук деревенской бедноты безусловно необходимо, чтобы хозяйствственные органы, производящие работы, где используется крестьянский труд, в первую очередь предоставили бы возможность заработка на разного рода сезонных и постоянных работах деревенской бедноте — лесоразработки, мелиоративные работы, дорожное строительство и др.».<sup>19</sup> Аднак утрымаць людзей толькі ў Беларусі было цяжка. Калі ў 1923/24 гг. колькасць адыходнікаў складала 26,6 тыс. чалавек, то ў 1927/28 гг. — ужо 116,2 тыс.<sup>20</sup> Большасць зь іх працавала за межамі Беларусі: у 1925/26 г. на Данбасе працавала 36,7 % адыходнікаў, у Ленінградзе — 6 %, ва Украіне —

<sup>16</sup> Тамсама, с.261.

<sup>17</sup> Ад з'езда к з'езду. Красавік 1927 г. — май 1929 г. Матэрыялы да справаў задачы ўраду на IX Усебеларускім з'ездзе Саветаў. — Мн., 1929. С.67.

<sup>18</sup> Ад з'езда к з'езду. Красавік 1927 г. — май 1929 г. Матэрыялы да справаў задачы ўраду на IX Усебеларускім з'ездзе Саветаў. — Мн., 1929. С.68.

<sup>19</sup> Коммунистическая партия Белоруссии в резолюциях и решениях съездов и пленумов ЦК. Т.1. — Мн., 1973. С.201.

<sup>20</sup> Селеменев В.Д. Указ. соч. С.88.

10 %. На той час у БССР зь іх засталося толькі 31 %.<sup>21</sup>

Накірунак дзяржаўной палітыкі камуністычнай партыі на ўзмацненне індустрыйлізацыі стымулявала рост рабочых — пра-мыслоўцаў. Калі ў 1926-28 гг. у БССР колькасць рабочых штогод павялічвалася на 19 тыс. чалавек, то ў 1928-32 гг. назіраўся рост на 55 тыс.<sup>22</sup>

Кадры пра-мысловасці БССР фарміраваліся галоўным чынам за кошт сялян. За 4 гады першай пяцігодкі ў пра-мыловасць БССР прыйшло 130 тыс. новых рабочых. Паводле сацыяльнага пашоджаньня паводле афіцыйных дадзеных толькі 30 % зь іх былі выхадцамі з гарадоў, з рабочых сем'яў. 57-58 % былі сялянамі, якія захоўвалі сувязі са саёй гаспадаркай.<sup>23</sup>

Паказчык павелічэння колькасці рабочых ва Ўсходняй Беларусі быў большы за адпаведны сярэдні па СССР. Гэтак, рост колькасці рабочых у 1928-29 гг. (у параўнанні зь мінулым) склаў па БССР 21%, у той час, як у СССР — толькі 9%.<sup>24</sup>

Стварэнне новых працоўных месцаў значна пашырыла адыходніцтва — у 1929 г. на кожныя 1000 чалавек сельскага насельніцтва прыходзілася 62,3 адыходніка.

Агульная колькасць адыходнікаў у 1929 г. складала 264 тыс. чалавек. Зь іх 90 тыс. працавала ў сельскай гаспадарцы (10 тыс. у саўгасах і МТС і 80 тыс. у асобных сялянскіх гаспадарках), 90 тыс. было занята ў лясной гаспадарцы, 36 тыс. у будаўніцтве, 26 тыс. — у пра-мыловасці Беларусі. За межы БССР выехала толькі 26 тыс. чалавек — 9,8 % усіх адходнікаў.<sup>25</sup>

Гэтак званая «новая эканамічная палітыка», якая ў БССР мела, бадай, адныя зь лепшых вынікаў, знайшла вельмі карысную для Беларусі форму вырашэння аграрнай перанаселенасці. Дзялява шукала і прапаноўвала сялянам тыя ці іншыя спосабы вырашэння праблемы перанаселенасці вёскі, матэрыяльна стыму-

<sup>21</sup> Тамсама.

<sup>22</sup> Сидорцов В.Н. Государственная деятельность рабочего класса БССР. — Мн., 1978. С.25.

<sup>23</sup> Тамсама, с.28.

<sup>24</sup> А.Т.Немількін. Осуществление ленинской политики индустриализации в Белоруссии. — Мн., 1979. С.85.

<sup>25</sup> Селеменев В.Д. Указ. соч. С.106.

лявала і заахвочвала да працы людзей там, дзе лічыла найбольш мэтазгодным. Прычым істотным было тое, што селянін сам вырашаў, што, дзе і як яму выбраць з прапанаванага дзяржавай.

Маленькія хутары, зямлю пад якія сялянам часам прыходзілася натуральна адваёўваць у балота ці ў лесу, сталі падмуркам дзяржаўной стабільнасці, нацыянальнай самасъядомасці.


Больш — менш гарманічныя дачыненныі савецкай дзяржавы і сялян скончыліся ў 1929 г. — «новая эканамічна палітыка» была скасаваная, а «прыгчэпаўшчына» абвешчаная «клясава-варожай». Пачалося пасълядоўнае, плянавае вынішчэнне нават успамінаў пра прыватную ўласнасць у сялянаў.

## ІІ. «МАБІЛІЗАЦЫЯ» БЕЛАРУСКІХ СЯЛЯН ДЛЯ ВЫРАШЭНЬНЯ ПРАБЛЕМ САЦЫЯЛІСТЫЧНАЙ ЭКАНОМІКІ

### 1. БЕЛАРУСКІЯ СЯЛЯНЕ НА «ФРАНТАХ ІНДУСТРЫЯЛІЗАЦЫИ»

Агульная калектывізацыя, арганізацыя калгасаў стваралі базу для ўвядзення ў сельскагаспадарчую палітыку савецкай дзяржавы плянаваньня працы. У першую чаргу гэта быў плянавы перакід працоўнай сілы зь сельскай гаспадаркі ў прамысловасць. У пачатку 30-х гадоў робіцца папулярнай тэорыя, згодна якой унутраная структура дробнай таварнай гаспадаркі (хутара), яе функцыянаванье вядзе да стварэння гэтак званай схаванай перанаселенасці вёскі. Калгас жа наадварот, як гаспадарка сацыялістычнага тыпу арганізуе сваю працу плянава, вызваляючы працу калгасыніка для прымненія яе ў прамысловасці. Паміж калгассаюзамі і аддзеламі працы заключаліся дамовы аб адыходніцтве калгасынікаў у індустрый. Перад органамі плянаваньня была поставлена задача складаньня контрольных лічбаў адходніцтва калгасынікаў як для СССР, так і для канкрэтных вобласцяў і раёнаў.

Паводле матэрыялаў сялянскіх бюджетаў былі складзеныя рэзэрвы працоўнай сілы ў розных тыпах сялянскіх гаспада-



рак. Лічылася, што па БССР у канцы 20-х гадоў «невыкарыстаны» працоўны час складае ў бядняцкіх гаспадарках («пролетарии и полупролетарии») — 41,3 %, у серадняцкіх («мелкие товарные производители») — 44,0 %, у кулакоў («мелкие капиталистические хозяйства») — 44,1 %.<sup>26</sup> Адыходніцтва закранула малую частку сялянскіх беспрацоўных — 9,9 % у беднякоў, 5 % — у сераднякоў і 1,8 % у кулакоў.<sup>27</sup> Такім чынам, беларуская вёска была магутнай крыніцай працоўнай сілы для прамысловасці.

Працэс адыходу сялян зь вёсак у гарады стаў больш відавочным у канцы 20-х гадоў з ростам тэмпаў працэсу індустрыйлізацыі, якая патрабавала шырокага прытоку працоўнай сілы зь вёскі ў горад. Гаспадарчы плян СССР у 1931 г. меркаваў далучэнне да дзяржаўнага сэктару 1 млн. новых пастаянных рабочых і 3 млн. сэзонных. Толькі каменнаугальная прамысловасць у канцы году павінна была атрымаць ад вёскі 83 тыс. чалавек.<sup>28</sup>

У выніку фарсіванай індустрыйлізацыі ўзынікла вострая нястача працоўных кадраў у каменнаугальнай і металургічнай прамысловасці, сэзонныя галіны прамысловасці цярпелі ад гэтага яшчэ больш: торфараспрацоўкі забясьпечваліся на 76,5 %, лесанарыхтоўкі — на 40 %, рыбанарыхтоўка — на 64 %.<sup>29</sup>

У пачатку 30-х гадоў у БССР нястача працоўнай сілы асабліва адбівалася на такіх галінах прамысловасці як тарфянная (45,7 %), керамічная, будаўнічых матэрыялаў, дрэваапрацоўчая, швейная.<sup>30</sup> Асноўнай крыніцай забесьпячэння працоўнай сілай новабудоўляў сталі сяляне — адыходнікі. Іхная колькасць пачала павялічвацца з пачаткам калектывізацыі. Там, дзе пачалося прымусовае абагульненне маёмасці, сяляне кідалі зямлю і адпраўляліся шукаць лепшай долі. У 1931 г. колькасць адыходнікаў склала 398 тыс.чал. Зь іх толькі 63 тыс.чалавек працавала ў сельскай гаспадарцы, пераважна ў

<sup>26</sup> Плановое хозяйство, 1931, № 1, с.159.

<sup>27</sup> Тамсама, с.161.

<sup>28</sup> Большевик, 1931, № 13, с.27.

<sup>29</sup> Большевик, 1931, № 13, с.26.

<sup>30</sup> Деятельность Наркомтруда БССР. — Мн., 1932. С.11.

саўгасах (49 тыс.), астатнія падаліся ў будаўніцтва (135 тыс.), лясную гаспадарку (127 тыс.), прамысловасць (47 тыс.).<sup>31</sup> Трэба заўважыць, што на гэтым этапе адыходніцтва ажыццяўлялася стыхійна, часта на новай працы людзі доўга не затрымліваліся.

Для тлумачэння такіх працэсаў у сельскай гаспадарцы улады скарысталіся пропагандысцкім заявамі аб паляпшэнні жыцця селяніна ў выніку распачатай калектывізацыі. Але на самой справе было інакш. Калектывізацыя выклікала зраўнанье ў разъмеркаваныні працы: неабходная на пэўны пэрыяд колькасць працы раёнамерна разымяркоўвалася паміж усімі калгаснымі дварамі – альбо паводле колькасці едакоў, альбо паводле колькасці працаўдольных. У выніку, усе былі занятыя, хоць і працавалі на многа. Кіраўніцтвам калгасаў сяляне, якія хацелі мець дадатковы заробак у час сэзоннага перапынку, разглядаліся як «дээртыры з калгаснага фронту», «летуны» і інш. Адыходнікі пазбаўлялі хлеба, не давалі кармоў для жывёлы, інвентару для апрацоўкі сядзібных участкаў, сям'ю адыходніка маглі выключыць з калгасу. Такая пазыцыя калгасных кіраўнікоў тлумачылася тым, што ў час сельскагаспадарчых кампаній, якія трэба было абавязкова выконваць, трэба было мець больш рабочых рук з – за нізкай прадукцыйнасці працы. Адсутнасць матэрыяльнай запікаўленасці ў працы на калгасных палетках вымушала калгасных кіраўнікоў мець свае «рэзэрвы» працоўнай сілы.

Адыходніцтва як зьява на зынікла толькі дзякуючы сялянам – адзінасobнікам, колькасць якіх, аднак, з-за калектывізацыі павінна была штогод зьмянішацца. Каб высьветліць магчымасць калгаснай вёскі стаць крыніцай дадатковай працоўнай сілы для індустрыйных прадпрыемстваў, калгасна – каапэратыўная група Народнага камісарыту PCI правяла дасьледаваныне 31 тыповага калгаса асноўных зернавых раёнаў СССР. Матэрыялы рыхтаваліся да Шостай Агульнарасейскай працоўнай нарады, якая адбылася ў лістападзе 1930 г. У выніку высьветлілася, што праца мужчын у калгасах выкарыстоўваецца на працягу году ў сярэднім на 60-65%, у сезон да 80%, жанчын – за год 30-35%, у

сэзон – да 45%.<sup>32</sup> Пазынейшыя дасьледаваныні, праведзеныя рэспубліканскім PCI, пацвердзілі гэтую лічбы. Агульнасаюзны Калгасны інстытут паддлічыў лішак працоўных рук у калгасах і назваў прыкладную лічбу ў 6-8 млн. чал.<sup>33</sup> Каб «перакінуць» гэтую вялікую сілу на «будоўлі пцігодкі», вырашана было разъвіваць плянавае адыходніцтва.

30 чэрвеня 1931 г. ЦВК і СНК СССР прынялі пастанову, згода на якой даваліся льготы калгаснікам – адыходнікам, вызначаліся меры заахвочвання для калгасаў, што заключылі дамовы з прадпрыемствамі на паставку рабочай сілы.<sup>34</sup> Такія калгасы ў першую чаргу атрымлівалі сельгастэхніку, дадатковыя сродкі з бюджэту, якія маглі выдаткоўваць на паляпшэнне культурных і пабытовых умоваў. З боку гаспадарчай арганізацыі таксама меркавалася быць матэрыяльна-гаспадарчая дапамога. У ліпені 1931 г. пытаныне адыходніцтва разгледзеў Пленум ЦК КП(б)Б, які працаваў гаспадарчым арганізацыям БССР «карэнным чынам перагледзець сыштэму вэрбоўкі кадраў, шырокія выкарыстоўваючы на дагаварных асновах працоўную сілу калгаснікаў».<sup>35</sup>

13 чэрвеня 1931 г. газета «Правда» надрукавала пастанову камісарыяту землекарыстання СССР і калгаснага цэнтра СССР, зацьверджаную Саветам народных камісараў СССР «Аб прыкладным разъмеркаваныні прыбытку ў калгасах у 1931 годзе», где вызначаліся права адыходнікаў. «3. Создается специальный продовольственный фонд; в) для обеспечения отходников и их семей, не могущих получить необходимого для них количества продовольственного хлеба и кормов для скота вследствие недостаточного количества в семье трудоспособных, с таким расчетом, чтобы отходники и их семьи получили продовольствия и кормов столько же, сколько получает колхозник, добросовестно работавший в колхозе».<sup>36</sup> Калі працаўдольныя члены сям'і адыходніка адмаўляліся ад працы ў калгасе, то льгота не выдавалася.

<sup>32</sup> Большевик, 1931, № 13, с.28.

<sup>33</sup> Тамсама, с.29.

<sup>34</sup> Н.Е.Завалеев. Рабочий класс Белоруссии в борьбе за социализм 1917–1932 гг. – Мин., 1967. С.270.

<sup>35</sup> Н.Е.Завалеев. Указ соч. С.271.

<sup>36</sup> «Правда», 13 чылія 1931 г.

Пастанова здымала з адыходніка таўро «летуна» і «дэзэртыра» і прыраўноўвала яго да добра сумленнага калгасніка. Яму гарантавалася магчымасць за той жа кошт, што і калгасніку, на быць прадукцыю калгаса для сябе і сваёй сям'і. Сям'я адыходніка атрымлівала права на пакупку дэфіцитных тавараў, карыстацца систэмай аховы здароўя, навучаць сваіх дзяцей. Вярнуўшыся ў калгас, адыходнік павінен быў атрымаць працу ў першую чаргу.

Пастанова ЦВК і СНК СССР аб адыходніцтве ставіла перад калгасамі задачу выдзялення рабочых-адыходнікаў ці дапамогі ў іхнай вэрбоўцы на падставе заключаных дагавораў. 30 жніўня 1931 г. СНК БССР і ЦК КП(б)Б падтрымалі агульнасаюzonную дырэктыву і выдалі пастанову «Аб арганізацыі і дапамозе адыходніцтву з калгасаў і вэрбоўцы калгаснікаў-адыходнікаў».<sup>37</sup> Яны абавязалі райкамы, райвыканкамы і сельскія саветы, раённыя прафсаюзныя арганізацыі садзейнічаць вэрбоўшчыкам. Дзяржаўны друк мусіў быў шырока абмяркоўваць недахопы ў вэрбоўцы, прапагандаваць ільготы, што даваліся завэрбаным, а таксама жорстка крытыкаваць недахопы.

«Беларускі варыянт» пастановы адначасова прапанаваў народнаму камісарыяту працы і Цэнтральному савету прафсаюзаў актыўна змагацца з летунамі і рабіць усё магчымае, каб замацаваць рабочых у прамысловай вытворчасці і на будоўлях.

Народны камісарыят працы БССР вырашыў закончыць кампанію па заключэнні дагавораў у пэрыяд з 1 па 15 верасеня 1931 г. Але і яшчэ раней прадпрыемствы пачалі заключаць дагаворы. На Бабруйскі дрэваапрацоўчы камбінат у жніўні з 14 калгасаў прыехала 1166 чалавек.<sup>38</sup> Толькі за першыя 4 месяцы пасля прыняцця пастановы на будоўлі і прамысловасць пайшло 54679 калгаснікаў. Да канца году заключана звыш 1600 дагавораў больш чым на 59 тыс. чалавек. Тыя, хто зняжджаў зь вёскі па дагавору, як правіла, заставаліся ў гарадах. Прадпрыемствы аплочвалі ім праезд, забясьпечвалі «ўсімі відамі культурна-бытавога абслугоўвання». Калгас, у сваю чаргу, больш-менш клапаціўся пра сем'і новых рабочых, якія паступова таксама перабіраліся ў гара-

<sup>37</sup> Н.Е.Завалеев. Указ. соч. С.271.

<sup>38</sup> Н.Е.Завалеев. Указ. соч. С.272.

ды. З 17 сінтября 1927 г. па 1 студзеня 1932 г. толькі ў гарады БССР на сталае жыхарства пераехала 70,1 тыс. сялян.<sup>39</sup>

Прапаганда адыходніцтва і цяжкі стан беларускай вёскі зрабілі сваё. Адыходніцтва ў БССР на пачатку 30-х гадоў значна ўзрасло. Калі ў 1929 г. зь беларускай вёскі сыходзіла на заробкі 264 тыс. чалавек, то ў 1931 — ужо 398 тыс., г.зн. колькасць адыходнікаў павялічылася на 50,8%.<sup>40</sup>

Масавая калектывізацыя і адыходніцтва дазволілі на пэўны час зъмягчыць праблему беспрацоўя на вёсцы. Тых, хто ня мог пракарміцца зь сялянскай працы, забіrali «будоўлі пяцігодкі». Да съедыненія лічаць, што ў 1930—32 гадах праблема аграрнай перанаселенасці ў СССР і БССР была ліквідаваная.<sup>41</sup>

На пачатку 30-х гадоў зъмянілася структура адыходніцтва. Калі ў 20-я гады сяляне знаходзілі дадатковыя заробкі ў сельскай гаспадарцы, то з 1931 г. вядучую ролю ў адыходніцтве пачалі адигрывальцы прамысловасць і будаўніцтва. З гэтага часу заўажана скарачаецца адыход за межы БССР.<sup>42</sup> Аналігічная сітуацыя назіралася і ў іншых рэспубліках.

Буйныя прамысловыя прадпрыемствы СССР адчулуі вострую настачу працоўнай сілы.

23 чэрвеня 1931 г. І.Сталін выступіў на нарадзе гаспадарнікаў, якая адбылася ў Маскве. «Нельга больш разылічваць на самацёк працоўнай сілы. Значыць, ад «палітыкі» самацёка трэба перайсці да палітыкі арганізаванага набору рабочых для прамысловасці. Але для гэтага існуе адзіны шлях — шлях дагавораў гаспадарчых арганізацый з калгасамі і калгаснікамі».<sup>43</sup>

Прадпрыемствы пачалі заключаць дагаворы з калгасамі, у якіх прадугледжваліся памеры вэрбоўкі рабочых. «Оргнабор» — такую назну атрымала плянавае разъмеркаванье працоўнай сілы — у 30-я гады стаў асноўнай формай папаўнення рабочай клясы за-

<sup>39</sup> НА РБ. Ф.31, вол.1, спр.382, арк.76.

<sup>40</sup> Тамсама, арк.29.

<sup>41</sup> Селеменев В.Д. Указ. соч. С.19.

<sup>42</sup> Селеменев В.Д. Аграрное перенаселение в БССР и его ликвидация в годы первой пятилетки. Автор. на соиск. уч. степ. канд. истор. наук. — Мин., 1979. С.17.

<sup>43</sup> И.Сталин. Вопросы ленинизма. — М., 1952, изг. II-е. С.365.

кошт сялян. У гады першых пяцігодак ён меў у СССР значныя памеры — у 1933 г. завэрбавана 1,9 млн. чалавек, у 1934 г. — 3,2 млн., у 1935 г. і 1936 г. па 3,1 млн. Усяго з 1931 па 1937 гг. было завэрбавана 22 млн. чалавек.<sup>44</sup>

У БССР вэрбаваліся рабочыя ня толькі для рэспубліканскіх будоўляў. Навату 1931 годзе, калі адчуваўся недахоп працоўнай сілы на прамысловых і будаўнічых аб'ектах БССР, беларускія сяляне ад'яжджалі далёка за межы рэспублікі (гл. табл. 2). Напрыклад, для работы ў шахтах Данбасу было накіравана 115 тыс. чалавек. ЦК КП(б)Б прапанаваў раённым камітэтам правесцьці вэрбоўку шахцёраў ва ўдарным парадку.<sup>45</sup>

Пасля 1932 г. у сувязі з увядзеным пашпартнай систэмы і пратыкі ў гарадах «оргнабор» сялян з калгасаў, вёсак стаў асноўнай формай камплектавання рабочай сілы. За гады першых дзесяткаў пяцігодак 2/3 новага папаўнення рабочай клясы прыйшло зь вёскі. Калі ў першую пяцігодку зь вёскі сыходзілі пераважна адрознівакі, то ў другую — калгасынікі. На Гомельскай гуце, напрыклад, у кастрычніку 1936 г. 67% рабочых раней былі калгасынікамі.<sup>46</sup>

**Табліца 2. ЗЬВЕСТКІ НАРОДНАГА КАМІСАРЫТУ ПРАЦЫ  
БССР АБ ВЫКАРЫСТАНЫНІ ПРАЦОЎНАЙ СІЛЫ  
З БССР У ІНШЫХ РАЁНАХ СССР \***

Назва ўстаноў	1930	1931
Жэллес (Мурманск)	6000	1899
Данбас	6949	15372
Карэллес	3000	500
Ленінград	3650	1768
Днепрастрой	2300	—
Тагілстрой	—	526
Магнітстрой	—	1580
<b>Разам</b>	<b>32597</b>	<b>22054</b>

\* НА РБ. Ф. 44, вол. 1, спр. 2396, арк. 15.

<sup>44</sup> История советского рабочего класса. Т.2. С.203.

<sup>45</sup> Н.Е.Завалеев. Указ соч. С.273.

<sup>46</sup> История рабочего класса Белорусской ССР. Т.2. — Мн., 1985. С.330.

Сытуацыя ў БССР была падобная да той, што склалася ў эўрапейскай частцы СССР. У 1930-33 гг. удзельная вага сялян у камплектаванні працоўнай сілы складаў 65%. Усяго за гады першай пяцігодкі ў гарады прыйшло 8,6 млн. сялян (68,2% ад усіх папаўнення).<sup>47</sup> У 1933-37 гг. — 4,2 млн. (54% ад усіх папаўнення).<sup>48</sup>

У канцы 30-х гадоў праблема забесьпячэння прамысловасці рабочымі кадрамі зноў апынулася ў цэнтры ўвагі кіраўнікоў савецкай дзяржавы. У гады трэцяй пяцігодкі плянавалася павялічыць колькасць рабочых і служачых на 21% у параўнанні з 1937 г.<sup>49</sup> Пропанаваная ВКП(б) праграма — за кароткі тэрмін (10-15 год) дагнаць і перагнаць найбольш разъвітыя капіталістычныя краіны — патрабавала выкананьня плянаў індустрыяльнага разъвіцця краіны, і ў першую чаргу мэталургіі і паліўнай прамысловасці. Але менавіта ў гэтых стратэгічна важных галінах народнай гаспадаркі назіралася найбольш вострая нястача працоўнай сілы і цяжкасць кадраў. Каб выправіць становішча, у БССР і іншых рэспубліках СССР з Масквы накіроўваліся пляны набору і адпраўкі рабочай сілы на буйныя прадпрыемствы пяцігодкі.

Дзяржаўны «оргнабор» працоўнай сілы стаўся асноўнай формай забесьпячэння прамысловасці, будаўніцтва, транспарту рабочай сілай. Наборам сялян з калгасаў кіравала камісія па арганізаваным наборы рабочай сілы пры Эканамічным савеце СНК СССР, у якую паступалі заяўкі наркаматаў. Аналягічная камісія існавала і пры СНК БССР. Акрамя камісіі, вэрбоўкай займаліся і самі камісарыяты, якія мелі сваіх упаўнаважаных у рэспубліках і вобласцях.

Цэнтральная камісія зацьвярджала пляны набору рэспубліканскіх камісіяў, вызначала камісарыятамі і ведамствамі раёны набору. Рэспубліканская камісія «распісвала» заданыні не-пасрэдна па раёнах. Гэтак, у 1938 г. БССР павінна была паставіць на Данбас 2200 чалавек.

<sup>47</sup> История советского рабочего класса. Рабочий класс — ведущая сила в строительстве социалистического общества. 1921—1937 гг. Т.2. — М., 1984. С.200.

<sup>48</sup> История советского рабочего класса. Рабочий класс СССР накануне и в годы Великой Отечественной войны. 1938—1945 гг. — М., 1984. С.94

32 раёны атрымалі кантрольныя лічбы працоўнай сілы, якую трэба было вывесыці з калгасаў (гл. табл. 3). Усяго з БССР у 1938 г. «оргнабор» забраў зь вёскі 111 тыс. чалавек.<sup>49</sup>

Разам з гэтым на месцах калгасы не заўсёды съпяшаліся выконваць пляны вэрбоўкі. Гэтак, плян 1938 г. вэрбоўкі на Данбас (гл.табл. 3) выкананаў толькі адзін раён, а агульна па СССР прамысловасць, транспарт, будаўніцтва не атрымалі заплянаваных па «оргнабору» ў 1937 г. звыш 1200 тыс. рабочых, у 1938 г. — 1300 тыс.<sup>50</sup> Фактычна колькасць рабочых вугальнай, металургічнай, нафтавай, хімічнай, лясной прамысловасці і будаўніцтва была ніжэйшай за плянавую на 20-30%. Сытуацыя ўскладнялася яшчэ і тым, што ў сувязі з прынядзялкам Закону аб агульным вайсковым абавязку, пачынаючы з верасня 1939 г., у армію прызывалася значная колькасць кваліфікованых рабочых кадраў. У 1941 годзе колькасць вайскоўцаў у Чырвонай Арміі складала 4,2 млн. сялянскай моладзі.

Менавіта таму рабочую клясу было вырашана павялічыць за кошт сялянства. Камуністычны ідэолагічны высуналі новы тэзыс існаваныня лішкай працоўнай сілы на вёсцы. «Лішкі працоўнай сілы ў калгасах, якія ня маюць нічога агульнага з аграрнай перанаселенасцю, зьяўляюцца непасрэдным вынікам узбраенія сельскай гаспадаркі перадавой машыннай тэхнікай і ростам вытворчасці калгаснай працы і зьяўляюцца ва ўмовах, калі ўсім калгаснікам забясьпечана ў вёсцы заможнае і культурнае жыцьцё»,<sup>51</sup> — пісаў часопіс «Плановое хозяйство» ў 1939 г.

Галоўным паказчыкам вынікаў працы ў калгасах стаў працадзень. Калгаснікаў, што выпрацавалі менш за 50 працадзён за год, залічвалі ў рэзэрвы працоўнай сілы. 27 траўня 1939 г. СНК СССР і ЦК ВКП(б) прынялі пастанову «Аб мерах аховы грамадзкіх земляў калгасаў ад разбазарваныя», якая вызначыла шэраг «мерапрыемстваў», якія павінны быт аддзяліць тых, хто рэальна працуе ў калгасах ад тых, хто ня быў выкарыстаны на калгасных палетках напоўніцу. Прысядзібныя ўчасткі калгаснікаў, працуючыя на якіх, як лічылася, яны гублялі працадні, памяншаліся да нор-

<sup>49</sup> История советского рабочего класса. Т.3. — М., 1984. С.99.

<sup>50</sup> Тамсама, с.100.

<sup>51</sup> Плановое хозяйство, 1939, № 11, с.39.

мы, устаноўленай статутамі сельгасарцеляў. Калгаснікаў, якія выпрацавалі мінімум працадзён — для БССР ён складаў 80 працадзён, — выключалі з калгасаў.

Табліца 3. АБ ХОДЗЕ НАБОРА І АДПРАЎКІ РАБОЧАЙ СІЛЫ НА ДАНБАС (НА 5 ЖНІУНЯ 1938 Г.)\*

1 — № п/н, 2 — Раёны, 3 — Заданьне, 4 — Выкананьне, 5 — Камсамольці (заданьне), 6 — Камсамольцаў (выкананьне), 7 — Усяго выканана.

1	2	3	4	5	6	7
1.	Касцюковіцкі	150	168	15	3	171
2.	Краснапольскі	200	92	20	6	98
3.	Клімавіцкі	150	56	35	22	78
4.	Горацкі	100	17	40	8	25
5.	Чавускі	150	96	30	39	135
6.	Чачэрскі	100	6	20	—	6
7.	Быхаўскі	100	22	40	44	66
8.	Хоцімскі	150	97	15	10	107
9.	Чэркаўскі	100	68	35	4	72
10.	Кармянскі	150	40	15	4	44
11.	Дубровенскі	100	28	40	—	28
12.	Прапойскі	150	92	25	19	111
13.	Свяцілавіцкі	100	34	30	21	55
14.	Рагачоўскі	100	20	40	2	22
15.	Журавіцкі	100	76	30	7	83
16.	Шклоўскі	20	4	—	—	4
17.	Дрыбінскі	20	3	20	17	20
18.	Мсціслаўскі	20	—	40	6	6
19.	Талачынскі	20	—	—	—	—
20.	Круглянскі	20	—	—	—	—
21.	Клічаўскі	20	—	—	—	—
22.	Кіраўскі	20	7	—	1	8
23.	Жлобінскі	20	5	—	—	5
24.	Буда-Кашалёўскі	20	—	—	—	—
25.	Увараўскі	20	—	—	—	—

26. Рэчыцкі	20	—	—	—	—
27. Васілевіцкі	20	—	—	—	—
28. Хойніцкі	20	16	—	—	16
29. Лёзьненскі	20	—	—	—	—
30. Лоеўскі	20	—	—	—	—
31. Крычаўскі	—	—	35	2	2
32. Магілёўскі	—	—	10	7	7
<b>Разам</b>	<b>2200</b>	<b>947</b>	<b>535</b>	<b>222</b>	<b>1169</b>

\* НА РБ. Ф.4, вол.21, спр. 1265, арк. 14.

21 ліпеня 1938 г. СНК СССР прыняў пастанову «Аб уда- сканаленіні справы набора рабочай сілы з калгасаў».<sup>52</sup> На органы плянаваньня БССР ў складалася задача плянаваньня працоўных рэ- сурсаў у рэспубліканскім, абласным і раённым маштабах. Калгасы павінны былі складаць вытворчыя пляны запасу і выдаткаў працы (баланс працоўных рэсурсаў). Баланс працоўных рэсурсаў складаў- ся з того, што ўжо мела месца, і на будучыню. Правяраць наяўнасць і правільнасць плянаў павінны былі раённыя земадзелы.

Паводле расшэннія Дзяржаўнай плянавай камісіі пры СНК СССР ад 8 ліпеня 1939 года плянаваньне і рэгулюваньне працоў- най сілы былі вызначаныя як галоўныя задачы плянавых камісіяў на ўсіх узроўнях.

Рэарганізацыя закранула і саму систэму «оргнабору». Дагэ- туль камісарыятам давалася права самастойна знаходзіць пра- цоўныя рэзэрвы. Як вынік — з аднаго й таго ж раёну вывозілі сялян для будоўлі пяцігодкі аднаго наркамату, а ўвозілі рабочых (былых сялянаў) з іншых рэспублік для будоўлі другога нарка- мату. Пастановай ЭКАСО ад 15 жніўня 1939 г. «Аб уда- сканаленіні перавозак калгасынікаў-адыходнікаў» быў устаноўлены новы па- радак замацаваньня за наркаматамі вобласцяў для набору.<sup>53</sup>

Усе адыходніцкія раёны (вобласці) замацоўваліся за спэци- яльна вызначанымі зонамі ўвозу рабочай сілы. Усяго было назва- на 4 зоны, у якіх ўвозілася працоўная сіла. Беларуская ССР «зама-

<sup>52</sup> Плановое хозяйство, 1939, № 11, с.99.

<sup>53</sup> Тамсама, с.96.

цоўвалася» за II зонай (Ленінградская, Архангельская і Мурман- ская вобласці і Карэльская АССР) і III зонай (УССР, Закаўказскія рэспублікі, Крымская АССР, Растворская вобл.).<sup>54</sup> Меркавалася, што занальнай систэма палепшыць і скараціць чыгуначныя перавозкі, дасць магчымасць фарміраваць эшалёны для выва- зу сялян на новабудоўлі пяцігодкі.

Удасканаленіне систэмы «оргнабору» дало пэўныя вынікі: вывоз сялянаў з вёсак у 1939 г. павялічыўся амаль на 30% — з БССР па «оргнаборы» было набрана 126 тыс. чалавек, 93,5% з іх складалі калгасынікі<sup>55</sup> (у той час як па ўсім Савецкім Саюзе гэтая лічба складала 2315 тыс. чалавек).

Аднак нягледзячы на ўсе гэтыя намаганыні плян «оргнабору» 1939 г. ня быў выкананы на 1500 тыс. рабочых. У 1940 г. толькі для 6 галоўных прамысловых наркаматаў не ставала 110 тыс. рабочых.<sup>56</sup>

Нічога не атрымівалася і з плянаваньнем. Савецкія рэ- публікі, якія мелі лішкі працоўнае сілы, у тым ліку і БССР, пляны вывозу прадставілі, а вобласці, куды трэба завозіць рабочых, пля- наў на той час не далі. Можна сцьвярджаць, што органы пляна- ваньня БССР спрабавілі з выкананьнем заданьня партыі лепш за астатніх. Напрыклад, калі пляны Краснадарскага краю, Тамбоўскай вобласці, іншых рэспублік, краёў і вобласцяў СССР ставілі «мясцовыя інтарэсы вышэй за дзяржаўныя», замянішалі магчы- мія рэзэрвы рабочай сілы; то плянавікі БССР аказаліся най- лепшымі захавальнікамі агульнадзяржаўных інтарэсаў. Яны заплянавалі падвышэнне ўдзельнай вагі жаночай працы ў кал- гасах, выявілі невыкарыстаныя рэзэрвы — калгасынікі 12-16 гадоў і ад 59 гадоў. Дзяржплян БССР вызначыў разылік затрат пра- цы па кожнай асобнай культуре, зрабіў спэцыяльны разылік у сувязі з выкананьнем пастановы аб высяленыні з хутароў.<sup>57</sup> У 1940 г. па «оргнабору» з БССР было забрана ўжо 154 тыс. чал.<sup>58</sup>

Разам з тым рэальнасць уносіла свае карэктывы ў са-

<sup>54</sup> Плановое хозяйство, 1939, № 11, с.97.

<sup>55</sup> Сонін М.Я. Воспроизведение рабочей силы в СССР и баланс труда. — М., 1959. С.182.

<sup>56</sup> История советского рабочего класса. Т.3. С.100.

<sup>57</sup> Плановое хозяйство, 1940, № 4. С.62.

<sup>58</sup> Сонін М.Я. Указ.соч.

вецкую заплянаванасьць. У красавіку 1940 г. Дзяржплян СССР праверыў выкананыне пастановы ад 21 ліпеня 1938 г. Высьветлілася, што камісарыяты працягвалі самі вэрбаваць працоўную сілу, часта калгасы затрымлівалі завэрбаваных. Дый сам вэрбавальны апарат абыходзіўся задорага, паводле арыентацыйных дадзеных дзяржава выдаткоўала на гэта штогод 100 млн.рублёў, ня ўлічваючы выдаткаў на камандзіроўкі каля 6-7 тыс. супрацоўнікам прадпрыемстваў, што выяжджалі для набору працоўнай сілы.<sup>59</sup>

Абавязковое выкананыне плянаў вэрбоўкі парушала прынцып дабраахвотнасці пры пераезьдзе сялян. У выніку «кантынгент, заахвочаны праз оргнабор» адрозніваўся вялікай цяжкасцю. Сяляне імкнуліся вярнуцца на радзіму, акрамя таго, у 1941 г. заканчваўся тэрмін працоўных дагавораў 1939-40 гг. Каб замацаваць працоўныя кадры за прадпрыемствамі, зьменшыць цяжкасць, Палітбюро ЦК ВКП(б) разгледзела пытаныне аб разъмеркаваныні працоўнай сілы ў агульнадзяржаўным маштабе. 2 кастрычніка 1940 г. Прэзыдым Вярховнага Савету СССР выдаў указ «Аб дзяржаўных працоўных рэзэрвах СССР». Указ прадугледжваў штогод набіраць ад 800 тыс. да 1 млн. юнакоў і дзяўчат пераважна сярод калгаснай моладзі для навучанья вытворчым прафесіям у рамесных і чыгуначных вучэльнях і школах фабрычна-заводскага навучанья (ФЗН). У вучэльні і ў ФЗН можна было паступіць добраахвотна, але галоўным мэханізмам іх камплектаваныя стала мабілізацыя альбо прызыў: СНК СССР 2 кастрычніка 1940 г. прыняў адпаведную пастанову.<sup>60</sup> Юнакі і дзяўчатаў 14-15 год (для ФЗН – 16-17 год) прызываўся на вучобу ў вучэльні, скончышы якія яны мусілі быт працеваць паводле разъмеркаваныя на дзяржаўных прадпрыемствах бяз права пераводу на працягу 4 гадоў. На 1 студзеня 1940 г. у БССР дзейнічалі 61 школа ФЗН і адпаведных вучэльняў.

Разьлік быў зроблены правільны. Моладзь, што чатыры гады працеваала ў горадзе, за гэты час пасыпвала абзавесьціся

<sup>59</sup> Индустріалізація СССР, 1938–1941 гг.: Документы и материалы. – М., 1973. С.239.

<sup>60</sup> История советского рабочего класса. Т.3. С.119.

сем'ямі і не зьбіралася болей вяртацца ў вёску. Такім чынам, праблема адыходніцтва стравіла сваю бытую вастрыню.

## 2. ПЛЯНАВЫЯ ПЕРАСЯЛЕНІІ У «ШМАТЗЯМЕЛЬНЫЯ РАЁНЫ СССР»

Развіціцё «сацыялістычнай гаспадаркі» ў СССР засноўвалася ня толькі на плянавым выкарыстанні матэрыяльных і энэргетычных рэурсаў. Адным з галоўных накірункаў ягонай дзейнасці ў галіне эканомікі было плянаваныне працоўнай сілы, што была ў СССР. Асаблівае значэнне і размах гэтае плянаваныне атрымала з абавязчэннем курсу на індустрыйлізацыю, калі разам з будаўніцтвам прамысловых гігантаў была паставлена задача на развіціцё здабычай прамысловасці. Значную колькасць новых фабрык і заводоў, а гэта значыць, і новых населеных пунктаў трэба было пабудаваць у раёнах, багатых вугалем, нафтай, лесам, але раёнах, практычна амаль бязлюдных. Да іх адносіліся Далёка-Ўсходні край, Сібір, Урал, Карэла-Мурманскі край, Казахская ССР. Таму вырашальнае значэнне ў справе прамысловага засваеняня новых раёнаў мела праблема іх засяленыя для забесьпячэння новабудоўляў працоўнымі кадрамі і забесьпячэння саміх працоўных кадраў сельскагаспадарчай прадукцыяй. Рост вытворчасці сельскай гаспадаркі меркавалася дасягнучь коштам стварэння буйных дзяржаўных гаспадарак, «рэарганізаваных на аснове каапэраваныя, мэханізацыі і індустрыйлізацыі дробнай сялянскай вытворчасці». Арганізатары засваеняня новых земляў падлічылі прыкладную іх колькасць. Па ўсёй тэрыторыі СССР – прыкладна 100 млн.га, а з улікам участкаў, якія можна ачысьціць ад лесу яшчэ болей – 1,5 млрд. га.<sup>61</sup> Меркавалася таксама, што перасяленыне будзе штогод павялічвацца.

З прычыны таго, што плянавыя нарыхтоўкі збожжа дзяржаўай штогод зрываліся, вырашана было пачаць з кампаніі па тэрміновым засяленыні земляў, на якіх можна было б расыці зерне. «Плянамернае засваеныне вольных земляў у неабжытых і

<sup>61</sup> НА РБ. Ф4. вол.28, спр.1167, арк.107 агв.

малазаселеных раёнаў дазволіць узнавіць у больш кароткі тэрмін хлебныя экспартныя апэрацыі і забясьпечыць сыравінай і харчам нарастальны попыт прамысловасці і гарадзкіх цэнтраў Савюзу ССР<sup>62</sup>, — так у жніўні 1929 г. Масква сформулявала асноўныя мэты гэтак званай «палітыкі перасяленчай справы» ў СССР.

Для таго, каб засяліць новыя месцы, патрэбныя былі людзі. У якасці «кантынгентаў для засялення» вызначылі несельніцтва цэнтральных раёнаў РСФСР, Беларусі і Украіны. Абгрунтаваны гэты выбар быў тым, што паводле разылікаў плянавікоў рост насельніцтва гэтых раёнаў значна перавышаў рост сродкаў вытворчасці, у выніку чаго «з-за адсталых формаў гаспадарання» тут заставалася «агарнай перанаселенасць». Падлічылі і маштабы перанаселенасці: па УССР — 7,2 млн. чалавек, па РСФСР — 14,5 млн., па БССР (Усходняя Беларусь) — 4,2 млн.<sup>63</sup> Ступень «агарнай перанаселенасці» асабліва вялікай вызначалася ў памежных раёнах. Разъвіваць тут прамысловасць ніхто не зьбіраўся — баяліся ваеннай інтэрвэнцыі. Таму перасяленне вызначалася як асноўны сродак сацыялістычных пераўтварэнняў, ажыццяўлення індустрыялізацыі.

Ня менш за гаспадарчае, было палітычнае значэнне перасялення. На ўсходніх межах СССР шчыльнасьць насельніцтва на землях, што маглі выкарыстоўвацца ў сельскагаспадарчых мэтах, была 2,8 чалавекі на 1 кв.м. У той жа час, у Паўночнай Манчжурыі яна складала 40-50 чал., у Карэі — 83 чал., Японіі — 151 чал.<sup>64</sup> Пачалася стыхійная міграцыя ў СССР насельніцтва памежных краінаў. Ваенны канфлікт на Ўсходнє-Кітайскай чыгунцы стымуляваў неабходнасць больш хуткага перасялення. Меркавалася, што зьяўленне значнай колькасці расейцаў, украінцаў і беларусаў спыніць «прасочваныне» карэйскага і кітайскага насельніцтва, колькасць якога і так ужо была параўнальная значнай — 17%.

Абарончыя задачы вырашала перасяленне і ў Карэа-Мурманскі край. Паўночны незамярзальны порт СССР — Мурманск і чыгунка, што звязывала яго з цэнтрам, мелі важнае стратэгічнае значэнне і патрабавалі тэрміновага ўмацаванья.

<sup>62</sup> НА РБ. Ф4. Вол.28, спр.1167, арк.108 агв.

<sup>63</sup> Таксама, арк.109 агв.

<sup>64</sup> Таксама, арк.110.

Ужо ў жніўні 1929 г. быў распрацаваны пяцігадовы перспектыўны план масавага перасялення грамадзян СССР у малазаселеныя раёны. Згодна зь ім галоўнымі (гэтак званага «агульнасаюзнага значэння») лічыліся Далёкі Ўсход, Сібірскі край, Казахстан, Карэла-Мурманскі раён, Уральская вобласць, Паволжжа, Чарнаморскае ўзьбярэжжа Паўночна-Каўказскага краю, Паўночная частка Крымскай АССР, Азэрбайджанская і Армянская ССР, а таксама Якуцкая АССР.<sup>65</sup> У кожным з раёнаў перад перасяленцамі ставіліся свае задачы. Гэтак, на Далёкім Усходзе ім трэба было ліквідаваць дэфіцыт хлебных вырабаў і мяса, забясьпечыць харчовымі прадуктамі прамысловыя цэнтры. Меркавалася, што тут будуць пабудаваныя буйныя сырэвінныя базы для мясцовай індустрый, складзеныя фонды экспартных тавараў. Каб зьліквідаваць дэфіцыт у рамесніках, плянавалася правесці перасяленне габрэяў. У Казахстане за кошт засваення стэпаў паўночнай часткі рэспублікі плянавалася дасягнуць буйнога павелічэння зерневай, галоўным чынам, пшанічнай прадукцыі. У Сібіры ў першую чаргу трэба было павялічыць здабычу лесу, вугалю, мэталу, золата і г.д. Згодна з асноўнымі задачамі вызначаліся і месцы, якія перасяленцы павінны быті засяліць у першую чаргу: на Далёкім Усходзе — раёны уздоўж рак Амур і Усуры паўднёвая частка Примор'я, для габрэйскага засялення — Бірабіджанскі раён, 216 млн.га чарназемных стэпаў Паўночнага Казахстану, у Сібіры — раёны, прылеглыя да Сібірской чыгункі, лясныя масівы ракі Чулым, Кузьнецкі вугальны басэйн, на Ўрале — раён Траецкай акругі, дзе плянавалася будаваць Магнітку, таксама паўночныя акругі Уральскай вобласці і да т.п.

Асноўнымі раёнамі, якія павінны быті «паставіць» перасяленцаў, вызначаліся РСФСР — 42%, УССР — 40%, БССР — 18%<sup>66</sup> ад агульной колькасці людзей. Маштабы людзкога перасялення таксама падлічылі. На плошчы каля 16 млн. га трэба было засяліць 2 303 600 чалавек (у першую пяцігодку 1 906 400 чалавек.). Зь іх 1 505 765 чал., мекавалася, будуць сельскагаспадарчага «профілю», прычым 971 682 чал. адразу аў'яднаныя ў калгасы.

<sup>65</sup> НА РБ. Ф4. Вол.28, спр.1167, арк.117 агв.

<sup>66</sup> НА РБ. Ф4. Вол.28, спр.1167, арк.122.

Агульнасуюзнаму перасяленскому камітэтуту, створанаму для мэтаў перасяленьня, выдзялялася 414 173 130 рублёў, зь якіх толькі 34 072 453 млн. накроўваліся для фінансаванья мэдычнага і культурнага абслугоўванья перасяленцаў.<sup>67</sup>

Быў вызначаны і прыбытак, які дзяржава меркавала была атрымаць ад перасяленцаў: 414 млн. руб., выдаткованых на перасяленьне, да канца пяцігодкі павінны былі даць на 828 млн. рублёў валавай і 405 млн. рублёў таварнай прадукцыі. А калі ўлічыць, што частка з чатырохсот мільёнаў пойдзе на падрыхтоўку перасяленьня, якое заплянавана на другую пяцігодку, то эфектыўнасць перасяленьня яшчэ больш узрасла.

Але добра ўсё выглядала толькі на паперы. Ужо ў пачатку 30-х гадоў «перасяленчая справа» апынулася ў крызысным стане. Сродкаў, заплянаваных на перасяленьне, не ставала, а тыя, што былі, мясцовым кірауніцтвам разъміркоўваліся зусім на іншыя мэты. У месцах перасяленьня ніхто не зьбіраўся нічога рабіць для ўладкаванья дабрабыту людзей. Ніякіх фондаў для перасяленцаў не стваралася, яны ня мелі дзе працаваць і дзе жыць. Таму адразу пачаўся зваротны перасяленскі рух. На чыгуначных станцыях таўпіліся дзясяткі тысячаў перасяленцаў — галодных, з малымі дзецьмі. Рэгістраваліся нават сутычки зь мясцовым насельніцтвам, якое атрымала ў выглядзе перасяленцаў дадатковую нагрузкзу да свайго і так небагатага жыцця.

Ва ўмовах новай эканамічнай палітыкі «перасяленская справа», якая ажыццяўлялася больш-менш добраахвотна, безь дзяржаўнага прымусу, не адпавядала плянаваным паказчыкам. Спакусіўшыся на ільготы і абяцанкі, людзі масава вярталіся дадому. Мэханізму прывязаць іх да новых земляў не існавала. Здавалася, што плян грандыёзнага засваеняния малазаселеных земляў ніколі ня будзе ажыццёўлены.

Канец нэпу, увядзеніне пашпартнай сыстэмы і прапіскі дало перасяленству, так бы мовіць, новы штуршок. Масавая калектывізацыя, «раскулачванье», рэпрэсіі супраць сялянства павялічылі колькасць тых, хто хацеў пакінуць родныя

<sup>67</sup> Тамсама.

мясьціны. Дзяржава выкарысталі гэта ў сваіх інтарэсах. Цяпер перасяленства мела «добраахвотна-прымусовы» характар і ажыццяўлялася адміністрацыйна-каманднымі мэтадамі.

28 кастрычніка 1933 г. ЦК КП(б)Б і СНК БССР прынялі закрытую пастанову «Аб перасяленьні з БССР у Адэскую вобласць 4500 калгасных гаспадарак».<sup>68</sup> Спustoшаныя страшным голадам украінскія вёскі засялялі беларусамі.

СНК БССР адзначыў «выключную палітычную і гаспадарчую важнасць перасяленьня як мага большай колькасці калгасынікаў у Адэскую вобласць».<sup>69</sup>

Для апэратыўнай работы і кірауніцтва па арганізацыі вэрбоўкі, адбору і адпраўкі перасяленцаў у раёнах складаліся «тройкі» ў складзе старшыні раённага выканаўчага камітэту, загадчыка раённага нарыхтоўчага аддзялення і прадстаўніка Адэскай вобласці. У раёны вэрбоўкі на кіроўваліся 17 адказных работнікаў («з разыліку адзін таварыш на два раёны»), якія ўжо ў канцы кастрычніка павінны былі ад'ехаць на месцы. ЦК КП(б) Украіны і Адэскі абкам павінны былі даслаць ва ўсходнюю Беларусь 34 адказных «таварышаў» для правядзення вэрбоўкі.<sup>70</sup> Райвыканкамы пад асабістую адказнасць старшыні, пачынаючы з 20 кастрычніка, павінны былі даваць пяцідзённыя зводкі аб хадзе вэрбоўкі і перасяленьня. Для кожнага раёну вызначылі колькасць перасяленцаў. Калі раней неабходнасць перасяленства тлумачылі «аграрнай перанаселенасцю», то цяпер пра гэта і ня ўзгадвалі. Колькасць перасяленцаў з раёна не залежала ні ад нагрузкі пасяўных плошчаў на калгасыніка, ні ад калектывізацыі. (гл. табл. 4)

<sup>68</sup> НА РБ. Ф7. вол.1 г.860 спр.10.

<sup>69</sup> Тамсама, спр.10 агв.

<sup>70</sup> НА РБ Ф7. Вол.3, спр.136, спр.97.

**Табліца 4. РАЗЬМЕРКАВАНЬНЕ ПЕРАМЯШЧЭНЬНЯ  
КАЛГАСНЫХ ДВАРОЎ ВА ЎКРАІНУ Ў 1933 Г.\***

1 – № n/p, 2 – Назва раёну, 3 – Нагрузка ўсіх пасяўных на 1 калгас-  
ны двор (га), 4 – Усяго калгасных двароў, 5 – % калектыв., 6 –  
Колькасць двароў, якія перасяляюцца.

1	2	3	4	5	6
1.	Дрысенскі	6,33	4772	59,0	—
2.	Полацкі	4,11	9 580	58,2	—
3.	Лепельскі	4,87	8 979	84,4	—
4.	Асьвейскі	6,11	1 702	43,4	—
5.	Расонскі	5,27	3 242	38,9	—
6.	Ушацкі	3,75	7 848	77,6	100
7.	Сіроцінскі	4,72	5 249	49,4	—
8.	Бешанковіцкі	4,84	4 980	43,8	—
9.	Чашніцкі	4,22	6 180	61,4	—
10.	Крупскі	4,81	6 359	56,2	120
11.	Гарадзецкі	4,71	8 749	50,9	—
12.	Сураскі	4,89	3 637	38,6	—
13.	Лёзьненскі	6,08	8 358	68,1	—
14.	Сенъненскі	5,03	2 552	76,0	—
15.	Талачынскі	5,12	7 555	51,4	—
16.	Бялыніцкі	5,35	4 634	47,2	270
17.	Дубровенскі	4,56	6 448	57,6	—
18.	Горацкі	5,46	8 127	56,2	—
19.	Мсьціслаўскі	5,98	9 477	77,4	—
20.	Чавускі	4,89	6 789	45,9	—
21.	Шклойскі	4,95	8 147	64,6	—
<b>Разам па ільна-</b>					
<b>малочных раёнах</b>		<b>5,60</b>	<b>139 292</b>	—	<b>490</b>
22.	Бягомальскі	4,35	4 576	73,2	100
23.	Плещчаніцкі	5,69	3 372	50,8	—
24.	Лагойскі	4,89	4 208	57,7	—
25.	Заслаўскі	5,99	3 890	36,6	—
26.	Дзяржынскі	6,06	6 222	37,2	—
27.	Узьдзенскі	4,75	1 403	17,6	—

**ВЫНИШЧЭННЫЕ СЯЛЯНСТВА**

28.	Капыльскі	5,02	7 293	58,0	—
29.	Слуцкі	4,54	8 955	65,4	—
30.	Краснаслабодзкі	5,47	2 413	44,5	—
31.	Барысаўскі	3,88	4 772	40,0	50
32.	Смалявіцкі	5,07	4 060	51,1	—
33.	Пухавіцкі	4,46	6 412	39,2	—
34.	Чэрвенскі	5,85	2 616	37,8	—
35.	Бярэзінскі	5,04	3 887	42,0	100
36.	Клічаўскі	4,96	3 067	35,1	150
37.	Асіповіцкі	4,83	2 735	37,2	80
38.	Стараадароскі	4,08	2 327	28,9	80
39.	Быхаўскі	4,14	5 825	37,8	150
40.	Прапойскі	4,98	4 596	58,1	200
41.	Чэрыкаўскі	5,86	5 254	37,5	100
42.	Крычаўскі	5,24	4 259	37,7	—
43.	Клімавіцкі	5,18	10 358	85,0	—
44.	Касцюковіцкі	4,27	14 318	83,4	200
45.	Краснапольскі	5,25	4 206	49,6	100
46.	Кармянскі	5,24	3 856	63,6	50
47.	Рагачоўскі	4,80	4 085	28,2	50
48.	Жлобінскі	4,41	4 262	35,1	50
49.	Буда-Кашалёўскі	4,63	2 980	43,2	—
50.	Увараўскі	5,32	3 176	369	—
51.	Веткаўскі	4,05	4 337	29,6	200
52.	Чачэрскі	4,03	3 427	42,9	100
53.	Церахоўскі	3,74	3 602	43,0	250
<b>Разам па жывёла-</b>					
<b>гадоўчых раёнах</b>		<b>4,82</b>	<b>156 212</b>	—	<b>2 010</b>
* * *					
70.	Менскі	6,47	6 365	71,1	—
71.	Бабруйскі	4,21	5 201	32,4	—
72.	Гомельскі	2,86	3 776	37,2	—
73.	Магілёўскі	4,75	7 262	44,8	—
74.	Аршанскі	4,80	13 196	77,8	—
75.	Віцебскі	4,66	6 456	65,2	—
<b>Разам па садова-</b>					
<b>агародніцкіх раёнах</b>		<b>4,80</b>	<b>42 256</b>	—	—

\* НА РБ. Ф7. вол. 1, спр. 860, арк. 10 адв. – 11.

Перасяленыне мусіла было закончыцца не пазыней за 1 лістапада 1933 г. Але ў БССР у гэтых тэрмін ня ўклаліся. У сініжні 1933 г. пачаліся моцныя маразы, і весці і ва Ўкраіну бульбу, у тым ліку насенінневую, стала небяспечна. Савет працы і абароны СССР прыняў з гэтай нагоды спэцыяльную пастанову, у якой абвязаў перасяленцаў здаваць бульбу ў калгасы пад распіску — перасяленцам абяцалі прывесці яе ў месцы перасялення ў красавіку-траўні 1934 г.<sup>71</sup> Але гэтая абяцаныні не былі выкананыя.

Галодная вясна 1933 г., калі была зведзена нават частка насенінневага фонду, не спрыяла добраму ўраджаю. Ужо да канца 1933 году ўва многіх гаспадарках не было чаго есці. Больш за іншых пакутавалі адзінаасобнікі, ад якіх забіралі ў выглядзе розных падаткаў і збораў саме апошніе. Дажджівае лета пашырыла няўрод, асабліва ў мясцовасцях, дзе пасяўныя плошчы разъмяшчаліся ў нізінах. У пачатку 1934 г. пачаўся масавы выезд адзінаасобнікаў са сваіх вёсак. Сяляне поўнасьцю ліквідавалі гаспадаркі — прадавалі коні, каровы, іншую маёмасць і ад'яжджаці хто куды. «Па Селяцкоўскім сельскім савеце адзінаасобных гаспадарак існуе каля 250, зь якіх большасць працаўдольных мужчын ад'яжджаюць у розныя гарады на заробкі, ліквідуюць свае гаспадаркі — прадаюць пабудовы, коні, як, напрыклад: у вёсцы Сялецкае з 84-х гаспадарак большасць мужчын ужо ад'ехалі, а 11 гаспадарак зъехалі з усімі сем'ямі. Абсалютна ніхто з адзінаасобнікаў не рыхтуецца да веснавога сезу і не выконвае бягучых гаспадарча — палітычных кампаній»,<sup>72</sup> — дакладалі спэцслужбы сакратару ЦК КП(б)Б.

Асабліва дасталося тым раёнам, што, стараючыся выканаць плян перасялення, найбольш разрэкламавалі райскае жыццё на новым месцы. «Лічу неабходным давесці да Вашай вядомасці, што за апошні час па Чэрыкаўскім раёне здрастаюцца даволі частыя выпадкі самавольнага выезду адзінаасобнікаў, нават калгаснікаў, з раёну ва Ўкраіну, Паўночны Каўказ, Сібір і інш., гэта асабліва пашырылася пасля перасялення з Чэры-

<sup>71</sup> НА РБ. Ф.160 с р-6, вол.1, спр.2953, арк.III.

<sup>72</sup> НА РБ. Ф.4. Вол.21, спр.377, арк.49.

каўскага раёну ў Адэсу 100 сямей і больш за дзесяць на Паўночны Каўказ...»<sup>73</sup> Сакратар Чэрыкаўскага райкаму вызначыў, што «цэлыя дэлегацыі ходзяць у раён і просяць іх адпусціць, больш за тое, дэлегацыі едуць непасрэдна на Паўночны Каўказ, Украіну, Сібір, дамаўляюцца з калгасамі непасрэдна там, на месцы, і незалежна ад таго, што ім не даюць даведак аб выезьдзе, зъяжджаюць з раёну цэлымі сем'ямі».<sup>74</sup>

Спрыялі ад'езду і ўмовы жыцця ў калгасах. Уведзеныя «адлічэнныні з працаўдзён», калі калгаснікаў вымушалі здаваць дзяржаве зерне, атрыманае паводле працаўдзён, пазбаўлялі нават тых, хто ўвесь год працаў, вынікаў гэтай працы. Калі калгаснік калгасу «Чырвоны Май» Слуцкага раёну Васіль Гога, апрацаўваўшы 600 працаўдзён, адмовіўся здаваць дзяржаве зерне, на яго была заведзеная крымінальная справа.<sup>75</sup>

Калгаснае жыццё стымулявала стыхійны выезд калгаснікаў і адзінаасобнікаў за межы Беларусі, які паступова набываў масавы характар. У асноўным ад'яжджалі ва Ўкраіну, Паўночны Каўказ. У беларускіх раёнах, якія межавалі з раёнамі Чарнігаўшчыны, дзе найбольш актыўна дзейнічалі вэрбоўшчыкі, вясной 1934 года склалася цяжкае становішча з падрыхтоўкай сяўбы. Гэтак, у Церахаўскім раёне, які межаваў з Дабранскім раёнам УССР, за зіму 1934 г. выехала 250 гаспадарак.<sup>76</sup> Людзі, большай часткай адзінаасобнікі, забівалі хатнію жывёлу, прадавалі ці праядалі насенінне і потым ноччу на конях ехалі да вэрбоўшчыкі, у якіх ужо былі адпаведныя накіраваныні ў калгасы УССР. Некаторыя рабілі інакш. Спачатку гаспадар уцякаў да суседзяў, уладкоўваўся там у калгасе, а потым на законнай падставе прыяжджаў па сваю сям'ю і маёмасць.

Улік тых, хто зъяжджаў, вядома, ніхто ня вёў. Партыйныя і савецкія кіраунікі раёнаў спачатку глядзелі на перасяленцаў «скрозь пальцы» і толькі калі маштабы перасялення значна вырасцілі, быў зроблены далёка ня поўны падлік стратаў беларускай вёскі.

<sup>73</sup> НА РБ. Ф.4. Вол.21, спр.372, арк.59.

<sup>74</sup> Тамсама, спр.372, арк.59.

<sup>75</sup> Тамсама, спр.372, арк.59.

<sup>76</sup> НА РБ. Ф.4. Вол.28, спр.34, арк.1.

2 студзеня 1934 г. сакратар Чэрыкаўскагарайкаму КП(б)Б накіраваў на імя сакратара ЦК КП(б)Б М.Гікалы ліст, у якім вызначаў наступныя памеры сялянскіх выездаў за межы БССР: 25 аднаасобных і 15 калгасных гаспадараў.<sup>77</sup> За 2 месяцы (сінегань, студзень) у пачатку 1934 г. з Лагойскага раёну па 11 сельсаветах (з 13) выехала больш за 150 гаспадараў. Зь Бяседзкага, Беларуцкага і Прудзішчанска га сельсаветаў выехала больш за 50 гаспадараў.<sup>78</sup> Кіраўніцтва раёну праанализавала прычыны ад'езду, падрыхтавала зъмястоўную «Дакладную запіску» ў ЦК КП(б)Б. У ёй вызначалася, што з калгасаў сыходзіць у асноўным працаздольная моладзь; напрыклад, з калгасу «Чырвоны Ўсход» Юркавіцкага сельсавету выехала 6 чалавек ва ўзросце ад 20 да 25 год, якія мелі па 250—314 працаздён.<sup>79</sup> У калгасе пануе неарганізаванасць, неахайнасць, адсутнічае кантроль і праверка. Інвэнтар (плугі, спружынныя бароны) знаходзіцца пад сънегам. Машины (жнейкі, касілкі, сеялкі) стаяць на змазаныя, іржавеюць. Дыскі сеялкі не паднятыя ад зямлі. На курынай фэрме вільгаць, бруд. На сівінарніку — гразь, у якой проста купаюцца сівіньні... У выніку неарганізаванасці, неахайнасці, нацыянальной варожасці і боек на глебе п'янства і як вынік ніzkага ўзору працаздня в калгасынікаў пайшлі з калгасу»,<sup>80</sup> — такую высьнову сялянскага «лятунства» зрабілі ў Лагойскім раёне.

У выніку высяленыя зь вёскі «антысавецкіх элемэнтаў», неарганізаваных выездаў і арганізаванага перасяленыя, ва ўсходній Беларусі ў сярэдзіне 30-х гадоў склалася зямельная незагруженасць. У ліпені 1934 г., паводле дадзеных СНК БССР, 9 820 калгасаў мелі нагрузкзу ў 5,5 га на двор, 516 калгасаў — ад 8,1 да 20 га. У некаторых раёнах зямлі, што чакала сваіх аратых, было яшчэ больш. У Сеньненскім раёне 25 калгасаў мелі ад 8,4; да 22,5 га. У асобных калгасах было і таго болей — 30, 40 і нават 58 га. Гэтак, у Дрысенскім раёне ў калгасе «Чырвоны Прамень» на 8 двароў, 12 працаздольных членоў

<sup>77</sup> Тамсама. Воп.21, спр.372, арк.54.

<sup>78</sup> Тамсама. Воп.28, спр.34, арк.43.

<sup>79</sup> Тамсама. арк.54.

<sup>80</sup> НА РБ. Ф4. Воп.28, спр.34. арк.45, 52.

і 18 коней прыходзілася 58,6 га зямлі на двор.<sup>81</sup>

Аднак нягледзячы на гэта, плянавае перасяленства не меркавалася спыняць.

Масавы пераезд сялянскіх сем'яў з БССР ва Ўкраіну і Паўночны Каўказ быў стымуляваны таксама пастановай ЦК КП(б)Б і СНК БССР увесень 1934 г.

Згодна яе з беларускіх калгасаў падбіralіся «добра правераныя кадры» зь ліку былых чырвонаармейцаў для ўмацаванья партыйна — камсамольскай «прастойкі» калгасаў на поўдні СССР. Для вэрбоўкі пры райвыканкамах былі складзеныя «тройкі», якія на месцах займаліся вэрбоўкай. У дапамогу ім прызначаліся «упаўнаважаныя» ЦК КП(б)Б, якія накіроўваліся ў раёны і вайсковыя часткі падчас кампаніі.

Дзейнасць «упаўнаважаных» была скіраваная ў першую чаргу на кантроль за ажыццяўленнем пастановы і працай «тройкі». Гэтак, упаўнаважаны ЦК, накіраваны ў Магілёўскі РК КП(б)Б, дакладаў у Менск аб выніках працы «тройкі»: усяго ў калгасы Паўночнага Каўказу ў каstryчніку 1934 года накіраваныя 2 эшалёны з 10 і 39 вагонаў. Паехала 159 чал. вайсковуццаў і 246 чал. членаў іх сем'яў.<sup>82</sup> Зы імі знаходзілася 28 галоваў буйной рагатай жывёлы, адзін конь, і 58 галоваў дробнай. Рознага грузу ўзялі 75 т. Ад'яджкалі зь вялікай помпай: «Харчаваньне на пункце адпраўкі было выдатнае і бес্�сыперабойнае... Усе калгасынікі былі адведзеныя ў лазню. Усю прывітая воспа. Усю скацину агледзеў вэтэрынарны лекар і ўсім калгасынікам прачытаная лекцыя аб кармленыні жывёлы ў дарозе. Для забесьпячэння стрыжкі і галенінія калгасынікаў працавалі ў дзве зъмены два цырульнікі... Перамяшчэнье калгасынікаў ад зборнага пункту да месца пагрузкі разам зь іх рэчамі было на аўтамашынах. З кожным эшалёнам арганізаваны буфэт. Эшалёны суправаджаліся духавым аркестрам і кароткім мітынгам падчас адпраўкі, а падчас съледаваньня — радыё, патэфонамі, гармонікамі».<sup>83</sup>

Вядома, такія ўрачыстыя ад'езды ўзьдзейнічалі на псыхіку людзей, упłyваючы на іх рашэньне ад'ехаць з Баць-

<sup>81</sup> НА РБ. Ф4. Воп.21, спр.635, арк.4.

<sup>82</sup> НА РБ. Ф4. Воп.21, спр.672, арк.3

<sup>83</sup> Тамсама.

каўшчыны. «Агульны настрой усіх калгасынікаў вельмі добры, яны задаволеныя прыёмам, харчаваньнем і г.д., мела месца нават аняменьне некаторых састарэлых калгасынікаў ад перамены жыцьця»,<sup>84</sup> — дакладаў упаўнаважаны пра «маральна-палітычны клімат» вэрбоўкі.

Людзі, зъняважаныя новым калгасным ладам, думалі ўцячы на чужыну па лепшае жыцьцё. Так у Беларусі было здаўна — у пачатку XX ст. ехалі ў далёкую Амерыку, у Аўстралію, каб выправіць гаротны стан жыцьця, у першай палове 30-х — на Каўказ, Украіну, дзе, як лічылася, больш цяпла і шмат зямлі.

У сувязі з вэрбоўкай у цяжкім становішчы аказаўся раённыя кіраўнікі БССР. Вэрбоўка, саматужны ад'езд калгасынікаў памяншалі колькасць рабочых рук, аднак ніяк не ўплывалі на пляны па сяўбе і ўраджай. Раённае кіраўніцтва як магло адхрышчвалася ад вэрбоўкі. «Падбор правераных людзей, пераважна партыйна — камсамольскай праслойкі для ўмацаваньня калгасаў Паўночнага Каўказу — ня справа Магілёўскага РК,.. зъяўляецца для іх абузай»,<sup>85</sup> — рапортавалі правяральшчыкі ў Менск. У ЦК КП(б)Б, камісарыят землекарыстаньня БССР сталі паступаць «Дакладныя запіскі», у якіх раённыя кіраўнікі скардзіліся на цяжкае становішча, магчымы зрыў севу. «Лічым патрэбным паднімць пытаныне перад ЦК КП(б) Украіны аб рашучым спыненіні тых скажэнняў, якія дапускаюцца зямельнымі органамі Ўкраіны, якія неплянава прымаюць у калгасы перасяленцаў»,<sup>86</sup> — такое рэагаваньне зрабіў камісарыят на скаргу старшыні Лоеўскага райвыканкаму.

«Перасяленчая справа» асабліва актыўнізівалася ў канцы 30-х гадоў. Пры СНК БССР у каstryчніку 1939 г. быў створаны перасяленскі аддзел, які знаходзіўся ў непасрэдным падпрадкаваньні Перасяленскай управы пры СНК СССР. Пры аблвыканкамах 5 усходніх вобласцяў БССР таксама быў створаны перасяленскія аддзелы.

<sup>84</sup> НА РБ. Ф.4. Вол.21, спр.672, арк.3.

<sup>85</sup> Тамсама, арк.1.

<sup>86</sup> Тамсама, вол.28, спр.34, арк.37.

Спачатку штат перасяленскага аддзелу пры СНК БССР складаў 12 чалавек, у пачатку 1940 г. ён павялічыўся да 14 чал.<sup>87</sup> У абавязкі членаў аддзелу ўваходзіў контроль за арганізацыяй перасяленцаў, фінансаванье «перасяленскай справы», інспектары — арганізатары павінны быў суправаджаць эшалёны перасяленцаў да месца іх новага пражыванья.

Аддзелы пачалі інтэнсіўна працаўваць летам 1940 г. Згодна з пастановамі СНК СССР і ЦК ВКП(б) ад 28 траўня і 4 чэрвеня 1940 г. СНК БССР і ЦК КП(б)Б 14 чэрвеня прынялі пастанову «Аб пяне сельскагаспадарчага перасялення ў 1940 г. зь Беларускай ССР у шматзямельныя раёны СССР». З БССР ва ўсходнія раёны СССР і Карэла-Фінскую ССР перасялялася 18 тыс. гаспадарак, у тым ліку па Менскай вобласці 3200, Магілёўскай — 3986, Віцебскай — 3835, Гомельскай — 3442, Палескай — 3537.<sup>88</sup> (гл. табл. 5)

Каб хоць неяк зацікавіць перасяленцаў, для іх ўстанаўліваліся пэўныя ільготы. Напрыклад, калі перасяленыне адбывалася групай, то перасяленцы мелі права на бясплатны праезд, правоз жывёлы і ўласнай маёмысці да 2 — х тон на кожную сям'ю, а таксама харчаванье і мэдычнае абслугоўванье зь месца выезда да месца ўсяленья. Тыя ж, хто перасяляўся адзінасobна (але праз перасяленскі камітэт), мелі ільготы напалову ад групы — яны маглі правезьці грузу 1 тону з аплатай 50% тарыфу.<sup>89</sup>

Перасяленцы, якія здалі зерне і бульбу ў пункты нарыхтоўкі зерня па месцы жыхарства, маглі, паводле імянных квіткоў і перасяленскіх білетаў, атрымаць роўную колькасць зернепрадуктаў і бульбы ў новых раёнах. Зь перасяленцаў здымаліся ўсе запазычананасці па сельскагаспадарчым падатку, кульгуборы, страхоўцы і абавязковых паставаках дзяржаве сельскагаспадарчых прадуктаў.

Згодна з пастановай ад 17 лістапада 1937 г. перасяленцам выдавалася дзяржаўная харчовая ссуда, выдаваўся дзяржаўны сельскагаспадарчы крэдyt у 300 рублёў, а бескаройным слянам — у 800 рублёў.

<sup>87</sup> НА РБ. Ф.4. Вол.28., спр.397, арк.7.

<sup>88</sup> Тамсама, арк.17.

<sup>89</sup> НА РБ. Ф.4. Вол.286 спр.397, арк.25.

Перасяленцы, перасяленскія калгасы, а таксама калгасы, што прымалі перасяленцаў па ўсім Далёка-Усходнім краі і раёнах Далёкай Поўначы, вызваляліся ад сельскагаспадарчага падатку, грошовага падаходнага падатку з калгасаў, культзбора, страхавых плацяжоў і абавязковых паставак дзяржаве зерневых культураў і рысу тэрмінам на 10 гадоў з моманту ўсялення. Тыя ж, хто паехаў у Карэла-Фінскую ССР, у новыя раёны, створаныя на тэрыторыі, што была захопленая СССР у выніку савецка-фінскай вайны, мелі меншыя льготы. Яны вызваляліся ад падаткаў, збораў і паставак толькі на 2 гады, але атрымлівалі па ніzkім кошце дамы фінаў, што зъехалі ці былі высланыя. Тэрмін плацяжоў за дамы расцягваўся да 8 гадоў, выплочваць можна было пачынаць з трэцяга году.

Лёгка зразумець, што льготы стымулявалі перасяленыне маламаёмасных гаспадарак. На першы погляд, гэта ўмацоўвала слабыя калгасы БССР, бо павялічвалася колькасць зямлі на калгасынікаў. Таму агітацыя за перасяленыне ажыццяўлялася ў першую чаргу ў малазямельных калгасах, дзе зямлі на чалавека было менш за 3 га. Але нягледзячы на агітацыю і ільготы, людзі не съпяшаліся пакінуць родныя мясьціны. 20 ліпеня 1940 г., калі начальнік перасяленскага аддзелу пры СНК БССР падвёў першыя вынікі, добравховотнікаў было далёка на так шмат. Напрыклад, з 7 000 гаспадарак, што трэба было адправіць у Карэла-Фінскую ССР, знайшлося толькі 1 060. (Гл.табл. 5). Пры гэтым хадакі, якіх сяляне накіроўвалі ў новыя мясьціны «ў выведку», часта, атрымаўшы пашпарты, не вярталіся назад. А з тых, хто вярнуўся, палова адмовілася перасяляцца. У Палескай вобласці наогул жадаючых ехаць па далёкае шчасьце не знайшлося.

Тады спрабы былі паставленыя на кантроль у ЦК КП(б)Б. Пра тое, як праходзіць перасяленыне, паведамлялі інфармацыйныя зводкі, якія падэкадана рабіў начальнік перасяленскага аддзелу пры СНК БССР. Гэтыя зводкі накіроўваліся асабіста першаму сакратару ЦК КП(б)Б П.Панамарэнку. Цяпер «агітацыя» сялян зводзілася да вызначэння неабходнай колькасці перасяленцаў ад раёну, затым — калгасу.

Калгасынікі на сходзе вырашалі, якім сем'ям ехаць на чу-

жыну. Вядома ж, не шанцавала ў першую чаргу лайдакам — адпраўлялі тых, у каго менш выпрацавана працацдзён. Гэтак, у Даманавіцкім раёне Палескай вобласці калгасынікі калгасу «Камінтэрн» накіровалі ў перасяленцы Юрко Галавача, які на працаўву ў 1936 г. 27 працацдзён, у 1937 г. — 11, у 1938 — 39, а ў 1940 г. наогул нічога не зарабіў.<sup>90</sup> Але накіроўвалі і пе-радавікоў. Ва ўсходнія раёны СССР перасяліліся 118 членаў ВКП(б), 824 камсамольцы, 139 старшынь калгасаў, 437 брыгадзіраў, 245 трактарыстаў і камбайнёраў, 112 жывёлаводаў, іншых спэцыялістаў сельскай гаспадаркі.<sup>91</sup>

Вынікі партыйнай працы па перасяленыні сталі відавочныя: на 1 кастрычніка 1940 г. з БССР было адпраўлены 12 915 гаспадарак, у тым ліку ва ўсходнія раёны СССР 8 218 гаспадарак, у Карэла-Фінскую ССР — 4 697.<sup>92</sup> Беларускія сяляне прызначаліся апрацоўваць зямлю ў Новасібірскай, Омскай, Чалябінскай вобласцях, на Сахаліне і Камчатцы (гл. табл. 6).

Аднак ільготы і добрыя пэрспэктывы заможнага жыцця, што абяцалі партыйныя ідэолагі, былі толькі на паперы. У кастрычніку 1940 г. першыя перасяленцы началі паціху вяртацца дадому. Перасяленцы расказвалі пра тое, што іх зусім не чакаюць мясцовыя жыхары, якім не хапае памяшканьня і сродкаў для жыцця. Таму сяліліся па 4-5 сем'яў у адной сялянскай хаце, ці па 10-15 сем'яў у будынках дзіцячых садкоў, хат-чытальняй ці калгасных клубаў. Суворае сібірскае на-двор'е не давала вырасці вялікія ўраджай — на працацдзень не заўсёды выходзіла і 50 г. зерня. Акрамя таго, беларусы ня мелі цёплай вопраткі, абутку, каб перажыць халодныя сібірскія зімы. Набыць жа неабходнае ў крамах сібірскіх вёсак было практычна немагчыма. Не было нават газы і газавых лямпаў, каб увечары запаліць у хаце съятло.

На 15 сінегня 1940 г. у БССР вярнуліся сяляне з 1398 гаспадарак, ці 17% з тых, хто ад'ехаў ва ўсходнія раёны СССР. На 1 сінегня 1940 г. па Палескай вобласці вярнулася 356 сем'яў, па Гомельскай — 369. У асобныя раёны Гомельской

<sup>90</sup> НА РБ. Ф4. Вол.28, спр.398, арк.22.

<sup>91</sup> Тамсама, спр.397, арк.44.

<sup>92</sup> НА РБ. Ф4. Вол.28, спр.398, арк.14.

вобласьці вярталіся масава, як ад'яжджалі – у Журавіцкі раён вярнулася 61 сям'я, у Церахоўскі – 64, у Рэчыцкі – 99.<sup>93</sup> У сувязі з гэтым партыйныя і савецкія арганізацыі вымушаныя былі спыніць агітацыю за перасяленъне. Улады занепакоіліся: вясной вяртаньне абяцала быць масавым. Тады партыйнае кірауніцтва БССР звязрнулася да сакратара ЦК ВКП(б) А.Андрэева<sup>94</sup> з просьбай прыняць неабходныя меры для перадухіленъня вяртаньня. Сярод мераў меркаваліся такія, як забарона самастойнага ад'езду перасяленцаў з месцаў іх новага жыхарства, непрыманьне ў калгасы тых, хто вяртаўся, нівыдача ім зямлі як для прысядзібных участкаў, так і для будоўлі жытла. Калі ж німа падставаў да будоўлі, дык прыцягненъне вярнуўшыхся перасяленцаў да судовай адказнасці – за зман дзяржавы. Акрамя таго, меркавалася абавязаць сялян выплаціць усе свае запазычанасці дзяржаве, аплаціць усе выдаткі па перасяленъні. Прапаноўвалася пашырыць структуру перасяленскага аддзелу: выдзяліць штатную адзінку на 1941 г. пры выканкамах раённых Саветаў для арганізацыі работы па перасяленъні, а таксама грашовыя ільготы.

Як вядома, ажыццяўленъню гэтых плянаў перашкодзіла Другая сусветная вайна, хаця да канца траўня 1941 г. ЦК КП(б)Б рэгулярна атрымліваў звесткі пра тое, як адбываецца перасяленъне, як выконваецца плян, які, трэба адзначыць, значна павялічыўся: за 1941 г. трэба было адправіць з Беларусі 30 000 гаспадарак. Каб пераадолець супраціўленъне сялян, начальнікі практикаваць адпраўку спачатку гаспадароў, да якіх пазней вымушаныя былі далучацца і сем'і. Але ўсё адно, справа ішла марудна – зімня ўмовы мала спрыялі перасяленъню. Але на канец траўня ўсё ж такі адправілі 3 368 гаспадароў, 1 658 зь іх ад'ехала зь сем'ямі і гаспадаркай<sup>95</sup> (гл.табл. 7)..

<sup>93</sup> Тамсама, вол.2, спр.398, арк.22.

<sup>94</sup> НА РБ. Ф4. Вол.28, спр.397, арк.45.

<sup>95</sup> НА РБ. Ф4. Вол.28, спр.397, арк.74.

**Табліца 5. ПЕРАСЯЛЕНЬНЕ  
ЎШМАТЗЯМЕЛЬНЫЯ РАЁНЫ СССР  
У 1940–41 ГГ.\***

1 – № п/п, 2 – Вобласьці, 3 – Плян перасяленъня (кол. гаспадар.), 4 – Выкананыне пляну (кол. гаспадар.), 5 – %, 6 – Плян перасяленъня (кол. гаспадар.), 7 – Выкананыне на 28.05.41 г. у кол. гаспадароў, 8 – Кол. гаспадарак

1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Гомельская	3442	3450	100,2	5500	899	558
2.	Магілёўская	3986	3314	83,1	7000	676	386
3.	Віцебская	3835	2854	74,4	6000	670	240
4.	Палеская	3537	2035	57,5	5500	383	85
5.	Менская	3200	1646	51,4	6000	740	380
<b>Разам</b>		<b>18000</b>	<b>13299</b>	<b>73,8</b>	<b>30000</b>	<b>3368</b>	<b>1658</b>

\* НА РБ Ф4. Вол.28, спр.398, арк.20. спр.397, арк.17, 74.

**Табліца 6. КОЛЬКАСЬЦЬ ЖАДАЮЧИХ ПАЕХАЦЬ  
У КАРЭЛА-ФІНСКУЮ ССР У ЛІПЕНІ 1940 Г.\***

1 – № п/п, 2 – Вобласьці, 3 – Колькасьць аспраўленых прадстаўнікоў, 4 – Акіякі колькасьці гаспадарак, 5 – Выказалі жаданье перасяліца (гаспадар), 6 – Плян перасяленъня

1	2	3	4	5	6
1.	Палеская	37	701	—	1000
2.	Гомельская	58	789	600	1700
3.	Магілёўская	57	1137	100	700
4.	Віцебская	62	985	250	2300
5.	Менская	44	944	110	1300
<b>Разам:</b>		<b>258</b>	<b>4534</b>	<b>1060</b>	<b>7000</b>

\* НА РБ. Ф4. Вол.28, спр.398, арк.10.

Табліка 7. КОЛЬКАСЦЬ ГАСПАДАРАК, НАКІРАВАНЫХ ВА ЎСХОДНЯЯ РАЁНЫ СССР  
І КАРЭЛА-ФІНСКУЮ ССР (НА 10.1940 Г.)\*

1—Вобласць,

Перасяленне ва ўсходнія раёны СССР: 2 — Плян, 3 — Выканана; месца перасялення: 4 — Новасібірская вобласць, 5 — Омская вобласць, 6 — Чалюбінская вобласць, 7 — Кустанайская вобласць, 8 — Сахалинская вобласць, 9 — Камчатская вобласць, 10 — Габрэйскага аўтамонія вобласць, Перасяленне ў Карэла-Фінскую ССР: 11 — Плян, 12 — Выканана; месца перасялення: 13 — Суоярвіскі р-н, 14 — Сартавальскі р-н, 15 — Куркянскі р-н, 16 — Салміскі р-н

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Гомельская	1742	1684	791	485	389	—	—	—	19	1700	1700	—	1553	—	147
Магілёўская	3286	2680	1443	495	462	196	50	10	24	700	580	—	556	—	24
Віцебская	1535	1270	242	960	57	—	—	—	11	2300	1465	305	1113	147	—
Палеская	2537	1535	1076	265	144	—	49	—	1	1000	462	—	381	81	—
Менская	1900	1049	551	264	151	—	5	78	—	1300	490	214	115	161	—
Разам:	11000	8218	4103	2469	1203	196	104	88	55	7000	4697	519	3618	413	14

\* НА РБ. Ф.4. Вол.28, спр.298, арк.14.

Тацяна Процька

## ВЫНИШЧЕНЫЕ СЯЛНСТВА

### З.ЛІКВІДАЦЫЯ ХУТАРСКІХ ГАСПАДАРАК

У другой палове 30-х гадоў ва Ўсходній Беларусі заставалася значная колькасць гаспадараў, якія знаходзіліся ў далечыні ад пасёлкаў і вёсак на хутарах. Згодна афіцыйнай статыстыцы ў каstryчніку 1937 г. хутарскіх двароў налічвалася 159587, што складала 16-18% ад агульнай колькасці сельскіх гаспадараў.<sup>96</sup> Паводле іншых, таксама афіцыйных, дадзеных колькасць хутароў у сярэдзіне 30-х гадоў даходзіла да 190 тыс. і складала 24% гаспадараў.<sup>97</sup> Два раёны — Лёзьненскі і Сураскі — наогул былі «хутарскія»: з 10048 двароў Лёзьненскага раёну 9416 былі на хутарах, у Сураскім раёне колькасць хутароў таксама была значнай: з 10192 — 9029.<sup>98</sup> Значная колькасць хутароў (да 50% і вышэй) была ў Сироцінскім (8860 дв.), Мсьціслаўскім (6110 дв.), Віцебскім (5086 дв.), Горашкім (5800 дв.), Дрыбінскім (4358 дв.), Мехаўскім (8568 дв.), Сеніненскім (5000 дв.) раёнах. Прыкладна чацвертая частка хутарскіх гаспадараў была заснаваная яшчэ ў пачатку стагодзьдзя пасля рэформы, што была распачатая Сталыпінім. Буйны рост хутароў назіраўся ў другой палове 20-х гадоў (свой уплыў на гэта зрабіла палітыка дзяржавы) (гл. табл. 8) і быў спынены толькі падчас сучэльнай калектывізацыі.

Адзін з актыўных прапагандыстаў хутарской сыстэмы народны камісар земляробства Зыміцер Прышчэпаў бачыў у хутарах пачаткі будучых заможных гаспадараў. У Беларусі былі добра вядомыя слова пра тое, што «Беларусь у раззвіцьці сельскай гаспадаркі павінна ісці па шляху Даніі і мусіць стаць Даніяй на Ўсходзе Эўропы». Моцны культурны самастойны гаспадар на сваёй зямлі — такі ідэал сельскага працаўніка складаўся ў грамадзтве на працягу 20-х гадоў.

<sup>96</sup> НА РБ. Ф.4, вол.21, спр.1098, арк.78.

<sup>97</sup> Тамсама, вол.28, спр.112, арк.2.

<sup>98</sup> Тамсама, арк.79.

**Табліца 8. ЗМЯНЕНЬНЕ КОЛЬКАСЬЦІ ХУТАРСКІХ ГАСПАДАРАК ВА ЎСХОДНЯЙ БЕЛАРУСІ (НА 1 СТУДЗЕНЯ)\***

Гады	Колькасць хутароў
да 1918 г.	55000
1918 – 24	79810
1925	84248
1926	88846
1927	101381
1928	108090
1936	167100
1937	161482
1938	158291
1939	137340

1. НА РБ Ф.4, вол.21, спр.1098, арк.80–81; вол.28, спр.114, арк.17, 18.

Судэльная калектывізацыя рабіла працу ў сельскай гаспадарцы падобнай да працы рабочага на канвэры. Заможныя гаспадары абвяшчаліся ворагамі, кулакамі. «Хутарскія гаспадаркі і на сёньняшні дзень зьяўляюцца вельмі сур'ёзной і ня толькі палітычнай, але і эканамічнай перашкодай у справе гаспадарчага ўмацаваньня ўжо існуючых калгасаў і ўтварэнья новых калгасаў»,<sup>99</sup> – пісаў у ЦК КП(б)Б кіраунік беларускіх спэцслужбаў Берман.

Але сяляне меркавалі па-іншаму. У 1934 годзе у ЦК КП(б)Б усё часьцей і часьцей сталі прыходзіць паведамленыні пра тое, што гаспадары самавольна перасяляюцца на хутары. Гэтак, 8 гаспадарак вёскі Смык-Слабада Зборскага сельсавету Асіповіцкага раёну нават перавезьлі на хутары свае дамы. Тоё ж самае зрабілі і 5 гаспадароў вёскі Макоё Гародзенскага сельсавету. Каб спыніць контаррэвалюцынае распаўсядженіе «прышчэпаўшчыны» пастановамі Райвыканкаму ўсім тым, хто самавольна перасяліўся было прапанавана ў дэкадны тэрмін зняць будынкі, пабудаваныя на ху-

**ВЫНИШЧЭНЬНЕ СЯЛЯНСТВА**

тарах, а віноўных у перасяленыні прыцягнуць да крымінальнай адказнасці.<sup>100</sup>

У другой палове 30-х гадоў значная колькасць хутарскіх гаспадарак была ўжо калектывізаваная. У калгасах уводзілася працоўная дысцыпіна, на працу трэба было прыходзіць у адпаведны час. Хутары, як правіла, знаходзіліся далёка ад цэнтра калгаса – у 6-8 км і, вядома ж, калгасынікаў-хутарані ніхто не зьбіраўся падвозіць да месца працы. Таму спазненъні на працу былі справай звычайнай.

Хутары з усіх бакоў былі абкружаныя калгаснай зямлёнай. Выпасу для жывёлы не было, а існаваць без уласнай хатнай жывёлы ў той час сялянская сям'я проста не магла. Выпадкі патравы калгасных палёў, якія адбываліся з-за адсутнасці выпасу, разглядаліся як контаррэвалюцыйнае шкодніцтва.

Калектывізацыя абавязковая патрабвала вынішчэння ўсіх праіваў сялянскай вольніцы. Пытаныне аб зынішчэнні хутароў было паставленае ў 1935 годзе – пры выпрацоўцы мерапрыемстваў па выкананыні пастановы ЦК ВКП(б) і СНК СССР ад 19 кастрычніка па павышэнні ўраджайнасці ў нечарназемнай зоне. Было вырашана распачаць працэс «съцягваньня» хутароў: перавоз хутарскіх пабудоваў (жылых будынкаў, хлявоў), іншай маёмысці ў цэнтральныя пасёлкі калгасаў.

Беларускія кіраунікі ў распрацоўцы пытаныня «съцягваньня», як заўсёды, вырашылі паказаць прыклад астатнім рэспублікам. Старшыня СНК БССР Галадзед на паседжаныні СНК пры абмеркаваныні пляну на 1936 г. прапанаваў «съцягнуць» 50 тыс. хутароў. Аднак ажыццяўленыне такой маштабнай аперацыі можа мець значныя палітычныя і эканамічныя наступствы, нават выклікаць сялянскае пайстаньне – так палічылі ў Маскве, і 30 студзеня 1937 г. ЦК ВКП(б) і СНК СССР прынялі рашэнне аб съцягваньні ва Ўсходній Беларусі ў 1937 г. 13 тыс. хутароў. Пры гэтым меркавалася, што перасяленцы атрымаюць ільготныя крэдыты і будаўнічыя матэрыялы для ажыццяўлення будаўніцтва пры пепраносе хат і хлявоў.

<sup>99</sup> НА РБ. Ф.4, вол.21, спр.1098, арк.86.

<sup>100</sup> НА РБ.Ф.4, вол.28, спр.10, арк.5.

Дзяржава выдаткавала на «съцягванье» даволі значную суму грошай — 6500 тыс. рублёў.<sup>101</sup> Пяць тысяч давароў узялі крэдыты ў 2500 тыс. рублёў. Але пераехала толькі 1900 двароў, 3100 двароў, атрымаўшы крэдыт, засталіся на месцы. Невыкананыне пляну перасяленья мела, як кажуць, аб'ектыўныя і суб'ектыўныя прычыны. Для таго, каб ажыццяўвіць перасяленыне, патрабавалася вялікая колькасць дадатковых будаўнічых матэрыялаў, якіх і так у БССР не ставала. Таму вырашана было пабудаваць 600 цэгл — чарапічных заводаў і 75 вапнавых заводаў. Камісарыт мясцовай прамысловасці і Беларускі саюз каапэратаў павінны былі выдзеліць перасяленцам 260 тон цвікоў, 65 тон бляхі для дахаў, 1500 штук чарапіцы. Былі вызначаныя і нормы водгуску дэфіцитных будаўнічых матэрыялаў на двор — 15 кубамэтраў будаўнічага лесу, 20 кг цвікоў і г.д. Але дадатковыя заводы не былі пабудаваныя, а тыя, што выпускалі цэглу і цэмант, адпускалі іх не калгаснікам — хутаранам, а згодна пляну. Перасяленцы атрымалі толькі 14,5 тон цвікоў і 420 штук шрубоў. Бляху, чарапіцу, пячныя прылады нікто і ня думашаў ім выдзяляць.

Афіцыйна пераезд з хутароў павінен быў ажыццяўляцца добраахвотна. Сяляне падавалі заяву, у якой прасілі перасяліць іх у цэнтральныя сядзібы. Але, як высьветлілася, добраахвотнікаў было дастаткова, калі даваўся крэдыт. Сяляне выкарыстоўвалі яго, каб умацаваць сваю гаспадарку, паднавіць пабудовы, а пра пераезд і думаць не хацелі. Ахвотна перасяляліся толькі бедныя шматдзетныя сем'і, якія фактычна атрымлівалі новую хату і магчымасць пасылаць дзяцей у школу. Ня вельмі ахвотна займалася «съцягваннем» і калгаснае кіраўніцтва, бо перавоз маёмысці хутаран ды пабудова новых дамоў патрабавалі значных транспартных выдаткаў, вымушалі перакідваць будаўнічыя калгасныя брыгады з калгасных будоўляў на дамы вярнуўшыхся хутаранаў. Пераезд адцягваў калгаснікаў ад працы ў калгасе. Усё гэта адбівалася на «паказчыках», за якімі ў першую чаргу сачыла рабінае кіраўніцтва. Таму дырэктыва аб перасяленыні не выконвалася зусім альбо ажыццяўлялася вельмі марудна.

Неабходнасць «съцягвання» хутароў дыктавалася ня толькі гаспадарчымі меркаванынямі аб паляпшэнні вытвор-

## ВЫНІШЧЭНЬНЕ СЯЛЯНСТВА

чага працэсу ў калгасах і побыту хутаран. Значная частка з тых, хто жыў на хутарах, наогул адмаўлялася ўступаць у калгас. Тыя раёны, дзе хутароў было шмат, мелі самыя ніzkія паказчыкі па калектывізацыі. Гэтак, у Сураскім раёне ў 1937 г. калектывізавана 81,1% гаспадарак, у Магілёўскім — 81,7%, у Дрыбінскім — 82,7% і г.д. У выніку ў БССР да канца 1937 г. было калектывізавана 87,1% гаспадарак, што значна ніжэй, чым у целым па СССР.<sup>102</sup> «Съцягванье» хутароў такім чынам вырашала і праблему адзінаасобнікаў — у цэнтры калгасу прысядзібныя участкі былі малыя, прыбытак зь іх быў меншы, што вымушала селяніна ісьці ў калгас.

У чэрвені 1937 г. СНК СССР і ЦК ВКП(б) прынялі пастанову «Аб ільготах для адзінаасобнікаў Беларускай ССР, якія ўступаюць у калгасы».<sup>103</sup> З адзінаасобнікаў, што падаліся ў калгас, сьпісваліся ўсе нядоімкі па запазычанасці мінульых гадоў як па натуральных, так і грошовых выплатах. Яны атрымлівалі прысядзібныя участкі, у іх распараджэнні засставаўся ўраджай з палёў у 3 га. Меркавалася, што такія меры зацікавяць людзей, дапамогуць дасягнуць жаданай 100%-най калектывізацыі.

Разам з гэтым да барацьбы з адзінаасобнікамі — хутаранамі далучаюцца спэцслужбы. 20 кастрычніка 1937 г. камісар унутраных справаў БССР Б.Берман, праверыўшы стан «съцягвання» ў рэспубліцы, дакладаў ў ЦК КП(б)Б: «6.Решения ЦК ВКП(б) и СНК СССР о стягивании хуторов, польскими шпионами (Голодед, Червяков, Шарангович, Бенек и др.) — вредительски сорваны... 8.В течение 1937 года должна быть проведена работа по стягиванию тех хуторов, которые подлежали ранее переселению и уже получили для этого средства (3100 дворов). 9.В течение 1938 года должны быть стянуты все хутора, расположенные в 7 1/2 километровой пограничной полосе — всего 22718 хуторских дворов. 10.В этот же срок (1938 год) должно быть проведено переселение всех тех находящихся в тыловых районах БССР хуторов, которые входят в колхозы, и расположение которых (отдаленность от центра колхоза, расположение среди

<sup>102</sup> НА РБ Ф.4, вол.21, спр.1098, арк.84.

<sup>103</sup> Тамсама, вол.28, спр.73, арк.1.

колхозных полей) препятствуют нормальному хозяйственному развитию и укреплению колхозов».<sup>104</sup>

НКВД актыўна ўзялося за справу. Арыштоўваліся «польскія шпіёны» ў памежных зонах, а іхныя сем'і высыпаліся. Але плян па «съязгваныні» ўсё роўна выкананец не змаглі. Замест заплянаваных 13000 выселена 9896 двароў (гл. табл. 9). Нягледзячы на гэта, справу па «съязгваныні» хутароў у БССР у 1938 г. вырашылі яшчэ больш пашырыць. Згодна з рашэннем ЦК ВКП(б) і СНК СССР ад 25 кастрычніка 1937 г. зынішчэнню паддягала ўжо 30 тыс. хутароў.<sup>105</sup> У БССР «удакладнілі» спушчаныя зьверху лічбы і вырашылі «съязгнуць» 30 217 двароў.<sup>106</sup> Але нягледзячы на пляны партыйных кіраўнікоў, сяляне не хацелі перасяляцца. Жыцьцё на хутарах не было салодкім: праца вялась ад цямна да цямна, без аніякай мэханізацыі, уручную. Падаткі, якія прыходзіліся плаціць дзяржаве, рабілі міэрнай магчымасць карыстацца з вынікаў сваёй працы. Празь вялікі падатковы прес вымушаныя былі працаўцаў усе — і старыя, і малыя. Апошнім было асабліва складана, бо яны былі вымушаныя прапускаць заняткі ў школе і мелі з-за гэтага дрэнныя веды і адзнакі. Але свая гаспадарка — дом, сад, гарод, хатняя жывёлы і птушка, сенажаць — давалі селяніну адчуваць гаспадара і ўпэўненасці ў сваёй будучыні. Бо як ні было цяжка, а хутаране галадалі радзей, чым тыя, хто жыў у калгасных вёсках.

Каб высьветліць сітуацыю, вызначыць магчымасці выкананыя пляну, 13 лютага 1938 г. у ЦК КП(б)Б была скліканая нарада сакратароў раённых і акружных камітэтаў КП(б)Б і старшыніяў райвыканкамаў. Актыўны ўдзел браў у нарадзе і народны камісар унутраных справаў Б.Берман.

<sup>104</sup> НА РБ. Ф4. вол.21, спр.1098, арк.94—95.

<sup>105</sup> Тамсама, вол.28, спр.114, арк.1.

<sup>106</sup> Тамсама, вол.21, спр.1391, арк.136.

Табліца 9. ЛІКВІДАЦЫЯ ХУТАРСКІХ ГАСПАДАРАК У БЕЛАРУСІ Ў ДРУГОЙ ПАЛОВЕ 30-Х ГАДОЎ\*

Гады	Плян перасяленыя гаспадарак	Колькасць ліквідаваных гаспадарак
1936	13000	5623
1937	13000	4273
1938	30000	21406
1939	93300	109457
1940	44557	51616

\* НА РБ. Ф4. вол.28, спр.517, арк.24, 26, спр.516, арк.166.

Паколькі съязгваныне ахапіла 27 раёнаў з 4 акруг, вядома, усім даць слова не хапіла б часу, таму вырашылі выслушаць толькі 10 прадстаўнікоў раёнаў, дзе съязгваныне павінна было стаць найбольш значным. З выступленыяў вызначылася, што найбольш ахвотна заявы на перасяленыне падаюць калгасынікі, у той час як адзінаасобнікі не съпяшаюцца, а часам і ня хочуць пераяжджаць. Гэтак, ва Ўшацкім раёне з 760 адзінаасобнікаў заявы аб пераезьдзе падалі толькі 18 чал.,<sup>107</sup> у Старобінскім, Менскім наогул не было ніводнай заявы.<sup>108</sup> Паказальная дыскусія, якая разгарнулася пасля абвяшчэння прадстаўніком Старобінскага раёну гэтага скандальнага факту. Высьветлілася, што сакратар райкаму нават ня ведаў, што заявы патрэбныя, бо лічыў пастанову ЦК, якую ўважліва і неаднаразова перачытаў, дастатковай падставай для перасяленыя. Пры спушчаных зьверху плянах перасяленыя з пагрозай зьняцца з пасады ў выпадку іх невыкананыя, сакратар спрэвядліва лічыў заявы сялян фармальнасцю, якую і ня стаў выконваць. Такая ж сітуацыя склалася і ў Менскім раёне. Сакратар ЦК КП(б)Б Волкаў, што вёў нараду, адзначыў неабходнасць наяўнасці заяваў, бо менавіта яны съведчаць пра добраахвот-

<sup>107</sup> НА РБ. Ф4. вол.28, спр.112, арк.3.

<sup>108</sup> Тамсама, арк.7.

насьць перасяленъня. Вінаватыя сакратары паабяцалі сабраць заявы «ў бліжэйшыя дні».

Акрамя таго, на нарадзе высьветлілася, што ахвотна пера-  
яджаюць толькі хутаране, хаты якіх разваліліся, ці маладыя сем'і, якія жадаюць аддзяліцца ад бацькоў і жыць самастойна. Такія пры перасяленъні разълічваюць на новае жытло. Многія хутаране, атрымаўшы паведамленыне аб перасяленъні, зьяжджаюць нямаведама куды, забраўшы альбо прадаўшы самае каштоўнае. Такім «перасяленцамі» адразу зацікавіўся Б.Берман. Стэнаграма нарады захавала драматычную напружанасць сітуацыі:

«Бондаренок: Вот у нас был колхозник Окулич, его хозяйство было намечено к переселению, а он сам с женой переехал не то в Борисовский район, не то в другой, а семью оставил, чтобы распродала хуттор. Мы советовали председателю колхоза скорее откупить это хозяйство.

Берман: Вы сами себя обманываете. Надо выяснить, почему он уехал, что он враг.

Бондаренок: Нет, врагом мы его не считали.

Берман: Он уехал или потому, что вы плохо работали, плохо ему разъяснили, или потому, что он враг.»<sup>109</sup>

Як бачым, трэцяга не было дадзена. Ці кепска працуе кіраўніцтва раёну, «шкоднічае», ці ў калгасе вораг. Проста і ясна, а разам з тым і вельмі зручна для прыніцця «рашучых мер».

Агульная сітуацыя са станам перасяленъня з хутароў аптымізму не надавала. Не ставала лесу, будаўнічых матэрыялаў, транспарту. Не ва ўсіх раёнах быў уласны плян перасяленъня, не быў вызначаныя нават цэнтральныя пасёлкі, якія ўзбуйняюцца за кошт перасяленцаў. Да будаўніцтва дамоў яшчэ ня толькі не прыступалі, але і ня вызначылі пад іх участкі. Графікі перасяленъня замянялі чарцяжы. Між тым, усе выступоўцы абяцалі скончыць перасяленъне ў месячны тэрмін. І калі Б.Берман пацікавіўся, дзе ж усё – такі будуть жыць перасяленцы, пачуў: «По договоренності с другими колхозниками. Практически это делается так: вот, например, такой – то колхозник изъявил согласие, что он хочет к 15 марта переселиться. Мы договариваемся с колхозника-

ми, которые живут в колхозном центре, о том, чтобы они на определенное время приняли к себе на жительство эти семьи, т.е. пустили в квартиру к себе до тех пор, пока их избу будут разбирать и построят новую избу».<sup>110</sup>

Ня лепш была сітуацыя і з крэдытамі. Сельскагаспадарчыя банкі павінны былі выдаваць крэдыты на калгас, але старшыні калгасаў ня вельмі жадалі атрымліваць гэтыя крэдыты, бо баяліся пратэрміноўкі па плацяжах. Афіцыйна крэдыты на перасяленъне пагасіць павінен быў калгасынік, які браў гроши пад асабістое абавязацельства. Але ўсе разумелі, што плаціць давядзецца калгасу, празь які гроши былі атрыманыя. Для калгасаў, дзе колькасць хутаранаў была значнай, «сцягваньне» стала сапраўдным «стыхійным бедзтвам».

Не ставала землямераў і тэхнікаў, якія павінны былі вызначыць новыя ўчасткі. Не была вызначаная таксама сістэма аплаты іх працы. Новыя пасёлкі рабіліся паводле асабістага меркаванъня старшыні райвыканкаму наступным чынам: «Никто не дает установки, какими должны быть улицы. Старых никто не утверждает, и новые на себя никто не берет. Я дал установку землемерам такого порядка – от 18 до 22 метров должна быть улица. Мы составили систематический план, потому что не везде можно будет сделать квартальные улицы, но в большинстве как основная должна быть квартальная улица. Затем предусмотрено, чтобы в центре было колхозное правление, кооператив, культурный очаг и хозяйственые постройки».<sup>111</sup>

Не былі дакладныі і колькасныя паказчыкі перасяленъня. Лічбы для раёнаў вызначалі як ЦК КП(б)Б, так і СНК БССР. Першыя былі значна завышаныя, таму СНК БССР удакладніў іх, зъменышыўшы колькасць неабходных перасяленъняў. Гэтак, па Полацкай акрузе ЦК КП(б)Б патрабавала «сцягнуць» 11780 двароў, СНК БССР – 8454,<sup>112</sup> па Слуцкай – 7442 і 6562 адпаведна.<sup>113</sup> І хаця зыніжаючы лічбы, СНК кіраваўся ў першую чаргу крэдытаздольнасцю, было вырашана выконваць загады ЦК.

<sup>109</sup> Тамсама, арк.37.

<sup>110</sup> НА РБ Ф.4, вол.28, спр.112, арк.46.

<sup>111</sup> Тамсама, арк.44,47.

<sup>112</sup> Тамсама, арк.56.

<sup>109</sup> НА РБ Ф.4, вол.28, спр.112, арк.20–21.

Нягледзячы на нарады і кантроль за перасяленнем, які ўстановіла ЦК КП(б)Б, справа пасоўвалася марудна. 13 траўня 1938 г. бюро ЦК КП(б)Б разгледзела гэтае пытанье і вызначыла, што ў калгасныя цэнтры пераселена 9,8% заплянаваных, а новымі дамамі забясьпечана толькі 3,2%.<sup>113</sup>

Не зважаючы на гэтыя нізкія паказчыкі, бюро вызначыла неабходнасць выкананія плян перасялення. «Обязать райкомы партыі в течenie ближайшага месяца закончить всю работу по переселению хутарскіх хозяйств, получивших в прошлом году кредиты»,<sup>114</sup> — указвалася ў пастанове.

Але добраахвотна зрабіць перасяленне не ўдавалася. Спэцслужбы дакладалі ў ЦК КП(б)Б у жніўні 1938 г.: «Стягивание хуторов в колхозные центры по республике идет совершенно неудовлетворительно, а в последнее время, в связи с уборкой, совсем приостановилось... Из имеющихся у нас материалов по 24 районам республики стянуто только 5723 хутора. Из числа стянутых хуторов выстроено только 2268 домов, а остальные 2556 домов находятся в разобранном виде.»<sup>115</sup> Паstryрваліся і «контаррэвалюцыйныя выкаваныні»: «Ветринский район: колхозник колхоза «Сикра» Гомельского с/совета Смоляков Андрей Антонович 20.07.38 г. говорил: «На кой черт нам нужно это стягивание хуторов, кто выдумал эту дурную работу? Пользы от этого не ожидать, то ли дело было жить на хуторе...» Васильевский район: колхозник колхоза «Коммунар» Тихиня Гурій Васильевич в конце апреля с.г. говорил: «При царском строе жизнь крестьянам улучшали, разрешали жить свободно на хуторах, а советская власть стягивает всех в кучу, жить на хуторах свободнее, никто тебе не мешает, а в деревне лишним куренком нельзя обзавестись». <sup>116</sup> Фіксаваліся выпадкі, калі людзі зноў адвозілі свае дамы на хуторы, вярталіся ў свае старыя пабудовы.<sup>117</sup>

Стрымліваючы шалёны націск савецкай дзяржавы, хутары жылі. Тады кіраўніцтва БССР выступіла з прапановай па іх зынішчэнні. У ВКП(б) ад сакратара ЦК КП(б)Б П.Панамарэнкі

была накіраваная просьба зъмяніць парадак крэдытавання перасялення і выдаваць крэдыты толькі з умовай зынішчэння хутара. «Если колхозному двору выдан кредит на переселение в колхозный центр, то хугорской двор после переселения должен быть снесен»,<sup>118</sup> — пісаў ён. Сакратар патлумачыў, што адбываецца дзяленьне сем'яў — маладыя, атрымаўшы крэдыт, ідуць у цэнтар, а старыя застаюцца на месцах. Камуністычныя партыі ўсіх савецкіх республік адгукнуліся на просьбу зь Беларусі. 25 лютага 1939 г. Сельгасбанк СССР накіраваў кіраўніку Белканторы Сельгасбанку ліст, у якім растварыў новыя ўмовы крэдытавання: крэдыт цяпер выдаваўся толькі на адну сям'ю з умовай пераносу ці зынішчэння хутарскіх пабудоваў.<sup>119</sup>

Але новы парадак крэдытавання ня надта паскорыў зъмяншэнне колькасці хутараў, да выканананія пляну было далёка. Тады ЦК КП(б)Б і СНК БССР перагледзелі плян па «съцягваныні» і вырашылі прасіць ЦК ВКП(б) зъменіць яго для памежных раёнаў БССР на 14217 двароў, вызначыўшы колькасць перасяленцаў у 16 тыс. чалавек. А рэшту крэдытаў у 7 млн. рублёў, выдаткованых для памежнай зоны, перадаць у тылавыя раёны.<sup>120</sup> Ці дазволіла ЦК ВКП(б) зъменіць плян, невядома. Але ён усё роўна ня быў выкананы — у 1938 годзе пераселена 21198 хутарскіх двароў<sup>121</sup> (гл. табл. 10), 3 тыс. гаспадарак атрымалі крэдыты, але пераяжджаць не съпяшаліся.

9 студзеня 1939 г. Бюро ЦК КП(б)Б зацвердзіла плян перасялення на 1939 г. Ён вызначаў да перасялення 33 тыс. хутарскіх гаспадарак, у тым ліку і 3 тыс. гаспадарак, якія атрымалі крэдыты у 1938 г.<sup>122</sup> Як і ў мінулых гады, ён пачаў съпешна выконвацца. На 20 траўня 1939 г. 91,3% хутаран, заплянаваных да перасялення, падалі ці былі прымушаныя падаць заявы. Было адведзена 33557 прысадзібных участкаў — 100,2% да пляну! Але ў астатнім паказчыкі былі далёка не задавальняльныя. Лесаматэрэялаў нарыхтавана толькі 42,3% (у Па-

<sup>118</sup> НА РБ Ф.4, вол.28, спр.236, арк.1.

<sup>119</sup> Тамсама, арк.6.

<sup>120</sup> Тамсама.

<sup>121</sup> Тамсама, спр.235, арк.1.

<sup>122</sup> Тамсама, арк.27.

<sup>114</sup> Тамсама, спр.114, арк.1.

<sup>115</sup> НА РБ Ф.4, вол.28, спр.114, арк.3.

<sup>116</sup> Тамсама, вол.21, спр.1391, арк.136.

<sup>117</sup> Тамсама, арк.146—147.

лескай вобл. і менш за тое — 27,5%), зь іх да месцаў будоўлі дастаўлена толькі 33,4%. Цэглай будоўлі былі забясьпечаныя на 14,4% (зь іх на месцах будоўлі — 7,6%).

З адпушчанага крэдыта ў 15 млн.руб. на 1 траўня атрымана калгаснікамі толькі 4149 тыс.руб. 4990 (15,1% ад пляна) хутарскіх двароў перавезена ў калгасныя цэнтры, зь іх адбудаваныя 1405 двароў (4,3%).<sup>123</sup> Пачыналася сяўба і становілася ясна, што плян перасялення па БССР энou будзе нявыкананы.

Але ў Маскве вырашылі, што марудзіць з вынiшчэннем прыватнага ўласніка ў вёсцы больш нельга. 27 траўня 1939 г. ВКП(б) і СНК СССР прынялі гістарычную пастанову з нэутральнай, на першы погляд, назвай «О мерах охраны общественных земель колхозов от разбазаривания». Вырашана было ў асноўным скончыць перасяленне ўсіх хутароў у 1939 г., а таксама перасяліць ўсіх адзінаасобнікаў. Пленум ЦК КП(б)Б падтрымаў гэтае рашэнне. Быў зацверджаны новы плян «сцягвання» — 93 тыс. гаспадарак. Сцягванье хутароў стала масавым.

8 чэрвеня 1939 г. у Сакратара ЦК КП(б)Б Грэкаўай адбылася нарада адказных партыйных, савецкіх і гаспадарчых работнікаў. На нарадзе вызначыліся маштабы апэрацыі. Для Беларусі апэрацыя па высяленыні ў першую чаргу была звязаная з ажыццяўленнем велізарнай будаўнічай кампаніі. Каб пабудаваць новыя дамы для перасяленцаў, патрабавалася 1 млн. кубамэтраў лесу на карані, 30 млн. 500 тыс. вапны, 33 млн. 521 тыс. штук чарапіцы, 360 кв. м ваконнага шкла, 8,5 млн. коп гонты, 1 млн. 350 тон цвікоў, 90 тыс. дзывярных скобаў, 432 тыс. ваконных вугольнікаў.<sup>124</sup> Акрамя таго, патрабаваліся шрубы, цвікі для гонты, прылады да печы, ручкі да вокнаў і дзывярэй ды шмат чаго іншага. Усе будаўнічыя матэрыялы трэба было адвесьці на месцы па ўсёй Усходній Беларусі, лес зрубіць і распылаваць, правесці землямерныя работы, вырыць новыя калодзежы.

У прынцыпе неабходную колькасць будаўнічых матэрыялаў прамысловасць БССР вырабляла. Але паводле агульнасаўнага пляну большая частка зь іх вывозілася за межы БССР. Галоўная праблема палягала ў tym, каб дамовіцца з саюзнымі гас-

падарчымі структурамі і зъяніць плян вывазу.

Для будоўляў патрабаваліся спэцыялісты-муляры, камінары, цесцяляры, землямеры, а таксама значная колькасць транспарту — мышны і паліва для іх.

Вядома, што адразу адбудаваць неабходную колькасць да-моў ніякай магчымасці не было, ды такая задача і ня ставілася. Галоўны разьлік быў на кірауніцтва калгасаў і саміх сялян: галоўнае, перавезы іх на новыя месцы ды раскідаць хутар — а там як-небудзь людзі ўладкуюцца. У дзень плянавалася ссыляць 8-25 хутароў. Асноўную ж масу хутароў меркавалася зьвесьці ў 2 тыдні.

У той жа дзень 8 чэрвеня 1939 г., калі на нарадзе ў сакратара ЦК КП(б)Б Грэкаўай толькі яшчэ вырашалася пытаньне, дзе ўзяць матэрыял для будоўляў, сакратар ЦК КП(б)Б П.Панамарэнка праводзіў у сябе інструктыўную нараду з брыгадамі, якія на наступны дзень павінны былі выехаць у раёны высяленыня. «Вы в этих районах должны так поставить дело, чтобы все пошло таким образом, чтобы сселить в кратчайшие сроки. А если вы не сселите, будет мнение о местных властях и соответствующий вывод, могут быть и последствия. И об brigade будем такое мнение иметь. Но я думаю, что этого не будет потому, что места сейчас политически понимают задачу, на плenуме поняли, что это значит»,<sup>125</sup> — з такімі словамі звязрнуўся камуністычны кіраунік да членаў брыгад. Словы П.Панамарэнкі, якія захавала стэнаграма, яскрава сьведчаць пра тое, як плянавала партыя правядзеніе апэрацыі па вынiшчэнні прыватнага ўласніка на сяле. «Мы можем сказать так: сселим за 2 недели, и отстроим за 2 месяца. Это можно, так как теперь лето». «Наша задача сейчас, чтобы на хутаре никаких построек не осталось, если мы сселяем и если есть хоть 10 сараев, чтобы ничего так не осталось». «Колхоз может обязать своего колхозника переехать. Вот тебе усадьбы — переезжай, помошь окажем. Ведь идет очищение колхозного массива, неудобно нам из-за тебя, потом ты травишь. Примеры найдут. Колхоз может решить в отношении таких. И колхоз в большинстве случаев заставит его переехать. А не захочет, колхоз его может пристращать, сказать, что исключим. Если он не хочет, все время уговаривать мы не можем, так мы ни за что не исполним. Но было бы

<sup>123</sup> НА РБ Ф.4, вол.28, спр.236, арк.27-28.

<sup>124</sup> Таксама, спр.231, арк.1-30.

<sup>125</sup> НА РБ Ф.4, вол.28, спр.232, арк.1.

неправильно, если бы с самого начала подойти к народу административным путем, напугать». <sup>126</sup> Камэнтар, як кажуць, да гэтых словаў сакратара ЦК КП(б)Б не патрэбны.

Паколькі пра масавае перасяленыне ніхто і ня думаў, зямля, на якой мерквалася пабудаваць 2200 новых калгасных вёсак, ці дамы ў калгасных цэнтрах, была ўжо засеянная. Але на гэта не зважалася. Будаваліся на пасевах. «План мы должны выполнять. Что мы там будем мотивировать, что у нас сенокос был, или трава, или рожь росла», <sup>127</sup> — гаварыў П.Панамарэнка.

Пастанова ЦК ВКП(б) і СНК СССР ад 27 траўня 1937 г. у першую чаргу была накіраваная на вынішчэнье адзінаасобнікаў. Пры ліквідацыі хутара яму крэдыт не выдаваўся, ён не атрымліваў бясплатнай дапамогі пры перевозцы. Лес адпускаўся яму не паводле ільготных, але паводле дзяржаўных коштаў, яму адводзіліся ўчасткі ня больш за 0,2 га, уключаючы прысадзібныя прыбудовы. Калі ж адзінаасобнік падаваў заяву аб уступленыне ў калгас, то адразу атрымліваў крэдыт, дапамогу калгаса, прысадзібны ўчастак удвая большы.

Высяленыне з хутароў вызначалася як абавязковае. Калі адзінаасобнік не згаджаўся пераяжджаць, гэта рабілася прымусова, ды яшчэ потым браліся гроши за перевозку. «Надо на президиуме райисполкома вынести решение. В связи с тем, что единоличник такой-то категорически отказался выполнить постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР о сселении с хутора, селение произвести принудительным порядком. В данном случае, когда будет решение президиума райисполкома о принудительном селении, здесь безусловно придется помочь колхозу. А потом, через народный суд предъявить иск на те затраты, которые будут произведены», <sup>128</sup> — так вызначыў характар стаўленыня да нязгодных з перасяленынем сакратар ЦК КП(б)Б.

Нарыхтоўка і вываз лесу пры перасяленыні для калгаснікаў праводзіліся бясплатна. Разборка дому хутараніна і перевозка яго да месца будаўніцтва рабілася за кошт

<sup>126</sup> Тамсама, вол.28, спр.232, арк.2–4.

<sup>127</sup> Тамсама, арк.8.

<sup>128</sup> НА РБ Ф.4, вол.28, спр.232, арк.9–10.

налічэнья працадзён тым, хто ўдзельнічаў у працы. Усе астатнія работы апложваліся ці за кошт крэдыту, які даваўся калгасніку, ці сваімі працаднямі, якія былы хутаранін пералічваў тым, хто яму дапамагаў. Паколькі на працадні ў большасці калгасаў мала што давалі, дзяржава такім чынам ажыццяўляла «съцягваныне» ў асноўным за кошт саміх сялян.

З дапамогай спэцслужбаў і міліцыі на 1 ліпеня 1939 г. плян перасяленыня быў выкананы на 111,5%, плян засяленыя ў дамы — на 19,1% (гл.табл. 10). Людзей перасялілі ў асноўным у перанесенія з хутароў хаты, часта пад саламянымі стрэхамі. Не было лесаматэрэйляў — ваконных рам, дзвярэй, дошак. У дамах адсутнічалі столі, падлогі. Але гэта не перашкаджала лічыць плян па адбудове і ўсяленыні ў 1939 годзе выкананым на 99,5%, бо 108 864 сям'і <sup>129</sup>, выгнаныя з хутароў, так — сяк уладковаліся ў калгасных цэнтрах.

Усяго ў 1939 г. было заселена 109 457 двароў. Перасяленыне ажыццяўлялася ў 94 раёнах. Маштабы перасяленыня па раёнах наступныя: 3 раёны ссыялілі ад 3 тыс. і больш хутароў, 2 — ад 2,5 да 3 тыс., 8 — ад 2 да 2,5 тыс., 35 — ад 1 тыс. да 2 тыс., 21 — ад 500 да 1 тыс., 20 — ад 20 да 500, менш за 200 хутароў звышчана было ў 5 раёнах БССР. <sup>130</sup> Адбудова сялянскіх дамоў цягнулася да самай зімы — на 1 кастрычніка толькі 79,4% з іх былі болей-меней прыдатныя да жыцця. Кіраунікі калгасаў, разбурыўшы хутары, ужо мала звярталі ўвагі на перасяленцаў, займаліся ўраджаем. У сьпешшы для новых калгасных цэнтраў былі выбраныя няўдалыя месцы — у нізінах, далёка ад дарогі (Рудзенскі, Бешанковіцкі, Расонскі і інш. раёны). Новыя дамы часта будаваліся як будзе, нават глухімі сыненамі да дарогі, без выкананыня правілаў проціпажарнай бяспекі і элемэнтарных санітарных нормаў.

Будаўнічымі матэрэйлямі высяленцы былі забясьпечаныя арэнна. З фонду ў 969,6 тыс. куб.м лесу калгаснікі атрымалі 694,46 тыс. куб. м — у сярэднім па 6,35 куб.м (пры норме спачатку ў 20, затым у 15 куб.м на адну будоўлю). Не ставала вапны, гліны,

<sup>129</sup> НА РБ Ф.4, вол.28, спр.517, арк.26.

<sup>130</sup> НА РБ Ф.4. Вол.28, спр.517, арк.8.

пячных прыладаў.<sup>131</sup> Новыя дамы накрываюцца саломай. Але для савецкага кіраўніцтва гэта былі ўжо другарадныя пытаныні.

Адзінаасобніка вынішчыць аказалася цяжэй, чым перасяліць калгасыніка з хутара ў сяло. За 1939 г. было съселена 12162 адзінаасобных двара, каля 7 тыс. засталіся адзінаасобнымі.<sup>132</sup> У некаторых раёнах Усходняй Беларусі — Сураскім, Сіроцінскім, Шклоўскім, Глускім — яшчэ заставалася ад 250 да 670 хутараў. Людзі працягвалі змагацца за самастойнае жыццё. У Магілёўскім раёне, у калгасе «Чырвоны барацьбіт» Палыкоўскага сельсавету адзінаасобніку Шведаву Рыгору зънялі дах, але ён застаўся на месцы, адрамантаваў дах і вясной 1940 г. адселяўся. У Цыгарова Міхала з таго ж калгасу дом разабралі і перавезьлі, але ён прыстасаваў да жыцця гумно і пабудаваў там печ. У калгасе імя Дзімітрава Слабодзікага сельсавету гэтага ж раёну 10 — ці адзінаасобнікам былі «раскрытыя» дахі, двум дамам перавезьлі, але людзі заставаліся жыць на хутарах.<sup>133</sup> У Лёзыненскім раёне Косараў Іван зъбіў старшыню калгаса.<sup>134</sup> Шмат паведамленняў з раёнаў пра тое, што сем'і зъняліся і выехалі ў невядомым накірунку.<sup>135</sup>

Сакратар Асьвейскага РК КП(б) Б паведамляў у Менск: «Единоличнік Просняк Киселевскага с/совета, пасля того, как колхоз перавез его постройку в цэнтр колхоза, откасаўся от строительства дома, остался жить в хлеве и, когдз колхоз предоставіў сарай летом, куды были перавезены вещі, он нанял единоличніка, перавез вещі обратно на старую усадьбу, «перекрестіўся» і сказаў: «Да здравствует родіна моя.» До 31.Х.39 г. оставался жыць в хлеву, только 31.Х.39 г. переехал в другую квартиру».<sup>136</sup>

Паколькі плян перасялення яшчэ летам быў перавыкананы, на 1 верасьня 1939 г. рэспубліканскія ўлады яго павялічылі — да канца году падлягала перасяленню 137931 двароў.<sup>137</sup> Лічылася, што на гэты пэрыйд заселена было 110024 двароў, працэнт выкананыня зынізіўся да 79,8%. Да 1 кастрычніка зноў плян павялічылі

<sup>131</sup> Тамсама, арк. 12.

<sup>132</sup> Тамсама, арк. 9.

<sup>133</sup> Тамсама, вол.28, спр.517, арк.31.

<sup>134</sup> Тамсама, арк.81.

<sup>135</sup> Тамсама, арк.81.

<sup>136</sup> НА РБ Ф.4, арк.91.

<sup>137</sup> Тамсама, арк.36.

— да 146163 двароў.<sup>138</sup> Але высьветлілася, што дадзеныя аб перасяленцах, што ішлі з цэнтру ў Менск, — завышаныя. На 10 сінежня 1939 г. спыніліся на лічбе 109457 пераселеных двароў, адбудавана дамоў 108847.<sup>139</sup> На tym і пагадзіліся.

Табліца 10. ВЫНІКІ МАСАВАГА ПЕРАСЯЛЕЊНЯ ХУТАРОЎ У БССР (НА 1 ЛІПЕНЯ 1939 Г.)\*

1 — № п/н, 2 — Вобласць, 3 — Плян перасялення двароў, 4 — Съселена, 5 — %, 6 — Адбудавана дамоў, 7 — Заселена дамоў, 8 — %.

1	2	3	4	5	6	7	8
1	Віцебская	32000	36113	112,9	15896	2827	7,8
2	Магілёўская	25000	28136	112,6	15776	5105	18,1
3	Менская	17000	18817	110,7	11145	5074	27,0
4	Палеская	12300	13158	107,2	7160	4238	32,2
5	Гомельская	7000	7790	111,3	3577	2659	34,1
Разам па БССР		93000	103555	111,5	53554	19903	19,1

\* НА РБ Ф.4. Вол.28, спр.235, арк.18.

Разам з высяленнем, згодна з пастановай «О мерах охраны общественных земель колхозов от разбазаривания» ажыццяўляўся аблмер прысядзібных участкаў калгасынікаў і адзінаасобнікаў. Калі вызначалася, што ўчастак большы за норму, яго «абразалі». На 10 кастрычніка 1939 г. 92,6% калгасаў правялі аблмер. Выявілі 60542 га «лішкаў». Зь іх 12199 га далучылі да калгасных палёў, 2956 га ўключылі ў фонд прысядзібных участкаў калгасаў.<sup>140</sup> Астатнія ж зямля пачала заастаць бур'янам.

Паколькі плян перасялення, устаноўлены ЦК ВКП(б) і СНК СССР быў перавыкананы на 19500 двароў, 1940 г. вырашылі прысьвяціць канчатковаму вынішчэнню адзінаасобнікаў. Ва ўсе

<sup>138</sup> Тамсама, арк.45.

<sup>139</sup> НА РБ Ф.4, вол.28, спр.235, арк.97.

<sup>140</sup> НА РБ Ф.4. Вол.28, спр.235, арк.53.

раёны былі мабілізаваныя камуністы і камсамольцы, каб падлічыць сапраўдную колькасць прыватнікаў. У праекце пастановы ЦК КП(б)Б, якая ўлічвала дадзенныя, што паступалі зь месцаў, была пропанава перасяліць у 1940 годзе 44447 гаспадарак<sup>140</sup> – да вынішчэння прызначаліся і «новыя» заходнія вобласці БССР.

У чэрвені 1940 г. ЦК ВКП(б)Б і СНК СССР прынялі пастанову «О сселении хуторміх дворов в 1940 году». Па Беларусі перасяленню падлягала 44557 двароў.<sup>142</sup>

Плян 1940 г. перавыканалі. У 1940 г. засялілі 51616 гаспадарак (гл. табл. 10).

У лістападзе 1940 г. «перадавікі сельскай гаспадаркі» па засяленыні хутароў – усяго 549 чал. былі ўзнагароджаныя Ганаровымі граматамі Вярхоўнага Савету БССР (223 чал.) і проста граматамі (326 чал.). Узнагароду атрымалі старшыні сельскіх саветаў – 114 чал., старшыні калгасаў – 194 чал., брыгадзіры калгасаў – 61 чал., сакратары абкамаў і райкомаў КП(б)Б – 79 чал., старшыні райвыканкамаў – 22 чал., дырэктары МТС – 9 чал., камсамольскія работнікі – 9 чал., іншыя работнікі савецкага і гаспадарчага апарату – 61 чал. Зь іх: беларусаў – 475 чал., расеіцаў – 19 чал., габрэяў – 49 чал.; членоў і кандыдатаў КП(б)Б – 384 чал., членоў ЛКСМБ – 4 чал.; мужчын – 541 чал., жанчын – 9 чал.<sup>143</sup> Камандзіры і салдаты «перабудовы» сялянскага жыцця на калгасны лад атрымалі заслужаныя ўзнагароды. Селянін – прыватнік быў практычна вынішчаны.

<sup>141</sup> Тамсама, спр.516, арк.3.

<sup>142</sup> Тамсама, с.166.

<sup>143</sup> Тамсама, вол.28, спр.517, арк.42.

